



З Янкам Купалам і Якубам Коласам пашчасціла фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне. Бо колькі прыгожых песень мы маем дзякуючы менавіта іх словам! **СТАР 3**



Ці дапамогуць штрафы дабіцца раздзелнага збору смецця? Як заахваціць насельніцтва да здачы шклятары? І ці будзе загрузаны сыравінай завод на сартаванні шклабою, які будзе пад Мінскам? **СТАР 4**



Гэта жанчына адважылася напісаць у газету пра сваё няпростае жыццё толькі для таго, каб вярнуць дзетак. А значыць, іх будучыня ёй неаб'якавая, нягледзячы на залежнасць... **СТАР 5**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ УЛАДЗІМІРА ПУЦІНА З ДНЁМ РАСІІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і ўвесь расійскі народ з Днём Расіі.

Як адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы, гэтае свята сімвалізуе яднанне і агульную адказнасць грамадзян Расіі за сучаснасць і будучыню сваёй Айчыны.

«Беларусаў і расіян звязваюць шматвяковая брацкая дружба і добрасуседства, якія сталі сёння трывалай асновай для развіцця шматпланавага стратэгічнага партнёрства», — гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што даверны палітычны дыялог, эфектыўнае гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне, шырокі гуманітарны сувязі будучы і надалей садзейнічаць паглыбленню саюзніцкіх адносін, паспяховай рэалізацыі патэнцыялу міждзяржаўнай інтэграцыі ў інтарэсах народаў Беларусі і Расіі.

БЕЛАРУСЬ І ВЕНЕСУЭЛА ПРАПРАЦОЎВАЮЦЬ РЭЛІЗАЦЫЮ НОВЫХ УЗАЕМАВЫГАДНЫХ ПРАЕКТАЎ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 чэрвеня прыняў з дакладам першага намесніка прэм'ер-міністра Уладзіміра Сямашку.

Кіраўнік дзяржавы праінфармаваў аб выніках візіту 28 мая — 2 чэрвеня беларускай дэлегацыі на чале з Уладзімірам Сямашкам у Баліварыянскую Рэспубліку Венесуэла.

Надаўна ў Венесуэле пачалі працаваць пабудаваныя ў адпаведнасці з заключанымі раней кантрактамі прадпрыемствы па вытворчасці трактароў МТЗ, аўтамабіляў МАЗ і керамічных вырабаў. Паводле слоў Уладзіміра Сямашкі, заводы функцыянуюць нармальна, прэтэнзій па якасці няма.

Пасляхова рэалізацыя і іншыя беларуска-венесуэльскія праекты агульным аб'ёмам \$2,9 млрд. Нягледзячы на некаторыя праблемы, захоўваецца графік выканання кантрактаў.

Уладзімір Сямашка таксама праінфармаваў кіраўніка дзяржавы аб прапачоўцы новых узаемавыгадных праектаў паміж Беларуссю і Венесуэлай у сельскай гаспадарцы, прамысловасці, будаўніцтве, у тым ліку жыллёвым.

Акрамя таго, на сустрэчы ў Прэзідэнта абмеркаваны праекты, рэалізуемыя ў Беларусі ў розных галінах — нафтахіміі, лёгкай прамысловасці, а таксама канцэрнам «Беллесперапрам». Размова ішла таксама аб ажыццяўленні інвестыцыйных праектаў.

Кіраўнік дзяржавы даў шэраг адпаведных даручэнняў.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ДАРУЧЫЎ КДК ЗАБЯСПЕЧАВАЦЬ НАЛЕЖНЫ КАНТРОЛЬ ПА АСНОЎНЫХ НАПРАМКАХ РАЗВІЦЦЯ КРАІНЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 чэрвеня прыняў з дакладам старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю Аляксандра Якабсона, які далажыў аб дзейнасці кантрольнага ведамства ў студзеня-май бягучага года, а таксама аб выніках кантролю за выкананнем шэрагу даручэнняў кіраўніка дзяржавы.

Адной з тэм даклада стала праверка, праведзеная КДК на 17 аб'ектах меліярацыі ў 9 раёнах Брэсцкай і Гомельскай абласцей. Як устаноўлена, пры правядзенні меліярацыйных работ ёсць рэзальнае магчымасць сэкнаміцкіх бюджэтных сродкі яшчэ на стадыі планавання. Калі прапанаваны падходы да эканоміі сродкаў распаўсюдзіць на ўсе аб'екты меліярацыі краіны, то можна сканоміціць \$150 млрд. «Праверкі паказалі, што сродкі, выдзеленыя на гэта важнае для дзяржавы мерапрыемства, расходуюцца вельмі марнатраўна», — падкрэсліў Аляксандр Якабсон.

Прэзідэнт таксама заслухаў даклад аб выніках кантролю за ходам рэканструкцыі малочначарварных ферм у гаспадарках. Да гэтага часу не ўсёды забяспечаны належны тэмп работ, існуе дэфіцыт уласных сродкаў, неабходных для рэканструкцыі, зацвягавецца распрацоўка праяктна-каштарнага дакументацыі. Аднак у цэлым, на думку кіраўніка КДК, у краіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пастаўленая задача была рэалізавана.

У ходзе рабочай сустрэчы абмяркоўвалася і тэма будаўніцтва дарог паміж сталіцай і абласнымі цэнтрамі. У прыватнасці, было ўзнята пытанне змяняцця кошту рэканструкцыі аўтадарогі М-5 (Мінск—Гомель). Тут таксама ёсць вялікія рэзервы для эканоміі фінансавых сродкаў.

Аляксандр Лукашэнка даручыў старшыню КДК і ў далейшым забяспечваць належны кантроль па асноўных напрамках сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ГАЙДА! РУСАЛКУ ВЯДУЦЬ!



Правяду русалку да бору, А сама, малада, пайду ў камору Правяду русалку да грушкі, А сама пайду ў падушкі...

Югенія Харошка і спяшаецца за ўбранымі ў вянок жанчынамі і дзецьмі. Яе галасуеца ў агульную старадаўнюю песню, якую стаяюць толькі ў русальную нядзелю і толькі ў вёсцы Вялікі Бор.

А нашы хлопцы-рыбалоўцы Паймалі жабу на балотцы, Разбілі яе на калодзе. Яшчэ не разбілі, А ўжо падзялілі...

МІНІМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАЙ ІНДЭКСУЕЦА НА 6,4 ПРАЦЭНТА І СКЛАДАЕ ВР1 МЛН 47 ТЫС. 550

У Беларусі мінімальна заробная плата за май 2012 года індэксуецца на 6,4 працэнта, паколькі індэкс спажывецкіх цэн за май перавысіў п'яціпрацэнтны парог да месяца п'яціраўня індэксацыі (студзень 2012 года). Аб гэтым паведамілі БЕЛТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі.

Такім чынам, месячная мінімальная заробная плата (МЗП) за май складае Вр1 млн 47 тыс. 550, пагадзінная мінімальная заробная плата — Вр6 тыс. 210.

Згодна з законам Рэспублікі Беларусь «Аб устанавленні парадку павышэння памеру мінімальнай заробнай платы», памер МЗП, устаноўлены і праіндэксаваны ў адпаведнасці з заканадаўствам, з'яўляецца абавязковым для наймальніка ў якасці ніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў.

31 студзеня 2012 года паставанова Савета Міністраў № 1666 ад 9 снежня 2011 года месячная мінімальная заробная плата была ўстаноўлена на ўзроўні Вр1 млн, пагадзінная мінімальная заробная плата — Вр5 тыс. **СТАР 2**

Першае інтэрв'ю на новай пасадзе

Надзея КАТКABELL:

«АБ'ЯДНАЙШЫСЯ, МЫ ЗМОЖАМ ДЫКТАВАЦЬ СУСВЕТНЫЯ ЦЭНЫ!»

ПАСАДУ дырктара Дэпартамента Аграрнапрамысловага комплексу Еўразійскай эканамічнай камісіі Надзея Каткавель замяніла экс-намесніка міністра сельскай гаспадаркі Беларусі пра тое, чым займаецца новая міжнародная структура, якая выгада ад яе дзейнасці чкае нашу краіну і ці цяжка было пераарыентавацца з нацыянальных інтарэсаў на наднацыянальныя.

— Надзея Мікалаеўна, абавязцелю сёння прыходзіцца прывыкаць да новых слоў і словазлучэнняў. Еўразійская эканамічная камісія — адно з такіх. Дэпартамент, дырктарам якога вы з'яўляецеся, быў створаны зусім нядаўна... — Ён знаходзіцца яшчэ ў працэсе стварэння. Мы пакуль набралі 13 чалавек, а з 1 ліпеня і да канца года набярэм яшчэ чалавек 9. Набіраем згодна з квотамі аб'ёму

фінансавання кожнай краіны-ўдзельніцы — такі прынцып закладзены ў кадравы склад усёй Еўразійскай эканамічнай камісіі. Пры гэтым ніводны супрацоўнік Камісіі не мае права лабіраваць інтарэсы сваёй краіны. Мы павінны працаваць аднолькава для трох краін. Таму гэта не сумесны, а НАДнацыянальны орган.

Мы вырашаем пытанні аграрнапрамысловай палітыкі, тыя, якія знаходзяцца ў кампетэнцыі члена калегіі (міністра) па прамысловасці і аграрнапрамысловым комплексе Сяргея Сідорскага. Апошняя два гады я ўдзельнічала ў складзе працоўнай групы ад Рэспублікі Беларусь у працоўнай пагадненні ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы. Працавала ў групе па санітарных, фітасанітарных і ветэрынарных мерах, аграрнапрамысловай палітыцы. Міма нас не праходзілі пытанні мытнага кантролю, валютнага рэгулявання і іншыя.

— Вам даводзіцца адначасова і штат набіраць, і вырашаць ужо пастаўленыя задачы?

— Так. Але мне вельмі лёгка было ўнікнуць у задачы, якія стаяць перад дэпартаментам, бо яны выцякаюць з задач Мытнага саюза і ўжо прынятага пагаднення ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы. Наш дэпартамент

зараз адсочвае выкананне ўмоў пагаднення аб дзяржаўнай падтрымцы сельскай гаспадаркі, якое было прынята ў снежні 2010 года. Калі нейкая дзяржава не будзе выконваць пагадненне, то спрэчныя пытанні могуць выходзіць у тым ліку і на Суд Еўразійскай эканамічнай камісіі.

Не трэба звязваць змены ў беларускай вёсцы з Мытным саюзам і АЭП. Мне вельмі хацелася б, каб вёска жыла і развівалася, каб туды прыходзіла цывілізацыя, гараскія ўмовы жыцця, але гэта мала звязана з тым, што робіць зараз Дэпартамент, які ў значальнава ў Маскве.

Наступны вельмі патрэбны і маштабны дакумент — пагадненне пра ўзгодненую аграрнапрамысловую палітыку. Аграрнапрамысловая палітыка — гэта не толькі вытворчасць і баланс попыту і прапановы. Мы павінны ў першую чаргу ўлічваць унутраныя рэсурсы краіны-ўдзельніцы для таго, каб потым рэгуляваць пытанні экспарту, імпарту, цэнавай, мытнай палітыкі, страхавання, навучання, кадраў, удзелу навукі... Гэта будзе аб'ёмны інтэграцыйны дакумент.

ЦЫТАТА ДНЯ



Максім ШАЎЧЭНКА, расійскі палітычны аглядальнік, журналіст:

Пакуль ёсць расійска-беларускі саюз, усе санкцыі супраць Беларусі з боку Захаду ідуць толькі на шкоду яго ўласнаму гандлю. Ад іх пакутуюць нават большыя Польшча і Літва, чым Беларусь, таму што менавіта гэтыя дзяржавы ў большай меры жывуць ад транзіту, для якога Беларусь з'яўляецца галоўнай дзяржавай на захадзе былога Савецкага Саюза.

НАДВОР'Е СЁННЯ	
Брэст	+ 22°
Віцебск	+ 19°
Гомель	+ 22°
Гродна	+ 21°
Магілёў	+ 19°
Мінск	+ 20°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 12.06.2012 г.

Долар ЗША	8240,00
Еўра	10380,00
Рас. руб.	257,00
Укр. грыўня	1020,24

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

У ДНЕПРАПЯТРОЎСКИМ ТРАМВАІ ПРАГРЫМЕЎ ВЫБУХ

У Днепрапятроўскай прагрымеў выбух у трамваі, які рухаўся па цэнтральным праекце горада. У выніку інцыдэнту пацярпелі 8 чалавек. У трамваі пачалася паніка, кіроўца адрэзаў адчынены дзверы, і пасажыры пакінулі салон. Паводле п'яціраўняй інфармацыі, сур'ёзна пацярпелы няма. У праваахоўных органах паведамілі, што выбух адбыўся з-за неацягжанага абыходжання аднаго з пасажыраў з парохам. Мужчына-паліўнічы перавозіў у сумцы парох, які і стаў прычынай узгарання ў выніку спякоты. Нагадаем, 27 красавіка ў Днепрапятроўску на працягу гадзіны адбылося 4 выбухі, пацярпелі 31 чалавек (у тым ліку 10 падлеткаў), 26 з іх былі шпіталізаваны.

ДЗЯСЯТКІ ЧАЛАВЕК ЗВЯРНУЛІСЯ ПА ДАПАМОГУ ПАСЛЯ ЗЕМЛЯТРУСУ ў ТУРЦЫІ

У выніку землятруса, які адбыўся ў Міжземным моры каля берагоў Турцыі, амаль 60 чалавек звярнуліся па медыцынскую дапамогу, паведамыюць інфармагенцтвы. Эпіцэнтр землятруса залягаў на глыбінні 19,6 км. Стрэсненне глебы працягвалася каля 30 секунд, пасля чаго было яшчэ сем паўторных землятрусаў магнітудай 3,3-4,9.

У ЛІТВЕ ПРАПАНАВАЛІ САДЖАЦЬ ЗА ПАДРЫЎ ЭНЕРГАНЕЗАЛЕЖНАСЦІ

У парламенце Літвы прапанавалі сурова караць тых, хто наносіць шкоду энергетычнай незалежнасці рэспублікі. Аб гэтым паведамляе DELFI. Дэпутат Гінтарас Сангайла (лідар ультралевых партыі «Саюз таўцінікаў») зарэгістраваў праект паправак у Крымінальны кодэкс, паводле якіх вінаваты ў такога роду дзейнасці можа быць асуджаны на тэрмін да 12 гадоў пазбаўлення волі. Новыя паліцэйны кодэкса, на задуму Сангайлы, павінны распаўсюджвацца на дзяржаўных службачых, якія перавысілі свае паўнамоцтвы або свядома не выканалі абавязкі, з-за чаго была нанесена (або магла быць нанесена) буйная шкода энергетычнай бяспецы і незалежнасці Літвы.

Прадстаўляючы дакумент, парламентарый параўнаў падрыў энерганезалежнасці са здрадай радзіме. У ліку найбуйнейшых энергетычных праектаў рэспублікі, рэалізацыя якіх запланавана на бліжэйшыя гады, значыцца, у прыватнасці, будаўніцтва Вісагінскай атамнай электрастанцыі. Яна павінна замяніць Ігналінскую АЭС, якая была зачынена ў 2009 годзе па патрабаванні Еўрасаюза.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У ЗША БУШУЮЦЬ ПАЖАРЫ, А ў ПОЛЬШЧЫ І КІТАІ — БУРА І ЛІЎНІ

Так, у штаце Каларада пачалася масавая эвакуацыя жыхароў з-за лясных пажараў, якія ахапілі тэрыторыю плошчай каля 14 тыс. акраў (5,6 тыс. га). Улады парэкамендавалі пакінуць свае дамы прыкладна 2 тыс. чалавек. У паліцыі падкрэслілі, што ў выніку пажараў ніхто не загінуў. Сітуацыя ўскладняецца тым, што агонь рухаецца ў розных напрамках, часам вяртаючыся на ўжо гаральныя тэрыторыі. Лясныя пажары бушуюць таксама ў суседнім штаце Нью-Мексіка.

Тым часам у цэнтральным, усходнім і паўднёва-заходнім рэгіёнах Кітая ў выніку наймацнейшых праліўных дажджоў загінулі 5 чалавек, больш за 690 тыс. пацярпелі, двое плачца прапаўшымі без вестак. Такія звесткі прыводзіць мясцовыя СМІ. Сельскагаспадарчыя ўгоддзі пацярпелі альбо цалкам знішчаны на агульнай плошчы каля 48 тыс. га. Паводле ацэнкі ўладаў, прама эканамічны ўрон складае 537 млн юаняў (\$ 82,24 млн).

Магутная бура з градамі і парывістым ветрам абрынула на паўднёвы рэгіён Польшчы. У многіх раёнах сарваны дахі з дамоў, пашкоджаны лініі электраперадачы і павалены дзясяткі дрэў. Тысячам футбольных заўзятараў з розных краін, якія прыехалі ў Польшчу на чэмпіянат Еўропы на футболе, удалося заўважыць толькі малую частку гэтага разгулу стыхіі — гарады, якія прымаюць турнір, бура абышла бокам.

КОРАТКА

Інфляцыя ў Беларусі ў маі 2012 года склала 1,6 працэнта, паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў маі бягучага года ў параўнанні з красавіком 2012 года склаў 101,6 працэнта.

«Беларусбанк» з 11 чэрвеня знізіў для фізічных асоб працэнтны стаўкі па новавыдаваемым крэдытах на агульны падставе на будаўніцтва (рэканструкцыю) і набыццё жылых памяшканняў, паведамілі ў прэс-службе банка.

У Беларусі цяпер можна ажыццявіць дзяржаўную рэгістрацыю нерухомай маёмасці па месцы жыхарства, нават калі аб'ект знаходзіцца ў іншым раёне, паведамілі ў Дзяржкаммітэце па маёмасці. Раней, калі дом або часткак размяшчаліся не па месцы жыхарства грамадзяніна, ён павінен быў адравіцца ў той рэгіён і там аформіць яго.

Тэмпература вады ў рэках і вадаёмах Беларусі павысілася і знаходзіцца ў межах ад плюс 15 да плюс 22 градусаў, паведамілі ў аддзеле гідралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметэацэнтра.

Прыёмная кампанія-2012

Сяргей МАСКЕВІЧ:

«У БУДУЧЫМ ПАТРАБАВАННІ ДА МІНІМАЛЬНАГА ўЗРОЎНІЮ ПАДРЫХТОЎКІ АБИТУРЫЕНТАЎ МОГУЦЬ ЗМЯНЯЦЬСЯ»

МІНІСТР адукацыі Сяргей Маскевіч не выключыў, каб у будучыні ў сярэдняй спецыяльнай навукальнай ўстановай і залічэнне абітурыентаў па выніках конкурсу атэстатаў. Пра гэта ён паведаміў, адказваючы на пытанне «Звязды», на сустрэчы з журналістамі ў Нацыянальным прэс-цэнтры.

Справа ў тым, што ўжо не першы год на ўступную кампанію істотна ўплывае пагаршэнне дэмаграфічнай сітуацыі. Сёлета ва ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі плануецца прыняць 54,1 тысячы чалавек, што адпавядае ўзроўню мінулага года. На бюджэтнае аснове прагназуецца залічыць 27 389 чалавек, а гэта амаль на 500 чалавек менш, чым летась. Прыём у дзяржаўныя і прыватныя ВНУ таксама будзе скарачаны на 14 тысяч месцаў. На навучанне за кошт сродкаў бюджэту запланавана прыняць 32,2 тысячы чалавек, з іх на дзённую форму навучання — 24,4 тысячы (мінус 610 чалавек) і на завочную — 7,8 тысячы (мінус 150 чалавек). Нагадаем, што колькасць выпускнікоў

скарчалася на працягу некалькіх апошніх гадоў. У гэтым годзе 11-я класы скончылі 65,5 тысячы чалавек, а гэта на 10 тысяч менш чым у папярэднім годзе. У наступным годзе колькасць выпускнікоў яшчэ зменшыцца...

Як ужо раней паведамылася, сёлета на ўваходзе ў ВНУ было вырашана ўстанавіць бар'ер — усе ўдзельнікі цэнтралізаванага тэсціравання, якія атрымаюць менш як 7 балаў па прадмекце, да ўдзелу ў конкурсе дапускацца не будуць. Але ўпадальнікам такіх сертыфікатаў ЦТ ніхто не забараняе наступаць у сярэднюю спецыяльную навукальную ўстановай. Значыць, і з адным, і з двума баламі, набранымі на ЦТ, можна будзе стаць студэнтам

там сярэдняй спецыяльнай навукальнай установы.

— Магчыма, і сапраўды няма неабходнасці ў правядзенні ў ССНУ ўступных іспытаў, — лагадзіць міністр адукацыі. — Зразумела, пры ўмове, што ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі будзе дзейнічаць добра адладжаная сістэма правядзення выпускных экзаменаў — з адзіным цэнтрам кіравання гэтым працэсам, з выкарыстаннем адзіных для ўсіх выпускнікоў экзаменацыйных матэрыялаў. Калі адзнакам у атэстатах можна будзе цалкам давяраць, то чаму б не праводзіць адбор ахвотных атрымаўцаў сярэдняй спецыяльнай адукацыі на конкурс атэстатаў? Тым больш што наша эканоміка адчувае вострую патрэбу ў такіх спецыялістах. Будзем глядзець, аналізаваць сёлётную прыёмную кампанію і пасля гэтага рабіць адпаведныя высновы. **СТАР 2**

БЕЛАРУСЬ І В'ЕТНАМ МАЮЦЬ НАМЕР ПАШЫРАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА ПА ЎСІХ НАПРАМКАХ

Аб гэтым ішла размова падчас сустрэчы 11 чэрвеня Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэчні з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам у Беларусі Данг Хыу Чанам у сувязі з завяршэннем яго дыпламатычнай місіі.

«Нам цяжка расставіцца з сябрамі, але мы вельмі спадзяёмся, што пасля завяршэння вашай дыпламатычнай місіі ў Беларусі сюды прыедзе такі ж добры, правяраны ў дружбе чалавек», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Адносіны Беларусі і В'етнама, паводле слоў Аляксандра Лукашэчні, маюць глыбінныя карані. «Наша дружба заснавана на святым — сумеснай барацьбе за незалежнасць. У свой час мы нямала зрабілі, каб В'етнам стаў незалежным. Мы таксама нямала зрабілі, каб у нас устанавіліся самыя цесныя, добрыя і дружэлюбныя адносіны», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на тым, што беларуска-в'етнамскім дыпламатычным адносінам ужо 20 гадоў. «Гэтыя адносіны з'яўляюцца фундаментам нашай будучыні», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Беларуска-в'етнамскі таварааборат дасягнуў практычна \$200 млн, але, як лічыць Прэзідэнт, гэта мізэр у параўнанні з тым патэнцыялам, які валодаюць Беларусь і В'етнам.

«Мы маем вельмі сапідны дыялог на самым высокім узроўні, — падкрэсліў Прэзідэнт. — І наогул у нас з В'етнамам няма ніякіх праблем. Па міжнародным парадку дня ў нас адзіныя пазіцыі. Беларусь заўсёды падтрымлівае В'етнам, а В'етнам — Беларусь. Спадзяюся, што так будзе заўсёды».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь гатова ад простага гандлю пераходзіць да больш развітых форм супрацоўніцтва. Ён удакладніў: «Мы гатовы будаваць сумесныя прадпрыемствы па тых напрамках, якія цікавяць в'етнамскі бок».

Прэзідэнт канстатаваў, што В'етнам — краіна, якая бурна развіваецца, вельмі багатая на карысныя выкапні. «Мы маем патрэбу ў вас, вы — у нас», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён выказаў упэўненасць, што ў блэйшыя гады Беларусь і В'етнам змогуць паглыбіць двухбаковае супрацоўніцтва.

«Мы цяпер ідзем па ўсіх напрамках: у Афрыцы знаходзім сяброў і партнёраў, у Амерыцы, Еўропе, Азіі, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Але В'етнам — гэта асаблівае краіна. Нам не трэба даказваць сваю дружбу і вернасць вашаму народу і дзяржаве. Гэта аснова нашага паглыбленага супрацоўніцтва».

Кіраўнік дзяржавы папрасіў перадаць в'етнамскаму кіраўніцтву запэўненні ў гатоўнасці Беларусі актыўна пашыраць супрацоўніцтва з Сацыялістычнай Рэспублікай В'етнам. Беларусь заўсёды гатова прыняць любую дэлегацыю з В'етнама. Беларускія дэлегацыі таксама будуць пастаянна прыязджаць у В'етнам, каб на месцы абмяркоўваць актуальныя тэмы ўзаемадзейнення.

ПАШЫРАНЫ ПЕРАЛІК ПУНКТАў МЫТНАГА АФАРМЛЕННЯ ДЛЯ ўВОЗУ АЛКАГОЛЮ І ТЫТУНЁВЫХ ВЫРАБАў
Адпаведны ўказ № 259 «Аб унясенні змянення ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 жніўня 2007 г. № 373» Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 11 чэрвеня.

«Гэтым указам рэспубліканскі пункт мытнага афармлення «Урбань», размешчаны на беларуска-латвійскай участку граніцы, уключаны ў лік рэспубліканскіх пунктаў мытнага афармлення, праз якія ажыццяўляецца прыбыццё на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і выбыццё з гэтай тэрыторыі алкагольнай прадукцыі і тытунёвых вырабаў, якія падлягаюць маркіроўцы ацызнымі маркамі», — праінфармавалі ў прэс-службе.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Надвор'е

ПРОЙДУЦЬ МОЦНЫЯ ДАЖДЖЫ І НАВАЛІНЦЫ

Аб гэтым паведаміў начальнік службы гідраметэаралічных прагнозаў Рэспубліканскага гідромэтанэцэнтра Дзмітрый Рабаў, перадае БЕЛТА.

У аўторак, 12 чэрвеня, ноччу пройдуць дажджы, у асобных раёнах моцныя. Днём месцамі, а ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях на большай частцы чакаюцца кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымы наваліны. Вечер паўднёвы, з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду, ноччу пры навалінах парывы дасягнуць 15-20 метраў у секунду. Дзённая тэмпература паветра будзе вагацца ад плюс 18 градусаў на поўначы да плюс 26 на паўднёвым усходзе краіны.

У сераду, чацвер і пятніцу на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі наваліны. Начная тэмпература паветра складзе плюс 8-16 градусаў, днём тэмпература паветра будзе 17-26 градусаў.

У выхадныя дні надвор'е палепшыцца. Дзякуючы антыцыклону з Заходняй Еўропы і росту атмасфернага ціску дажджы на большай частцы тэрыторыі краіны спыняцца.

«Аб'яднаўшыся, мы зможам дыктаваць сусветныя цэны»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— **Наколькі складана захаваць баланс інтарэсаў усіх трох краін?**

— Складана, але магчыма. Мы вывучалі работу аналагічнай структуры ў ЕС. У дэпартаменце, які там вядзе аграрнапрамысловую палітыку, працуе больш за 1000 чалавек. Яны адсочваюць паказчыкі ў разрэзе краін, прадуктаў, асобных кірункаў — напрыклад, малака, малочнай прадукцыі, цукар, мяса, мясная прадукцыя, кармавія, тэхнічныя культуры, плады, гародніна і г.д. Ва ўсім гэтым захоўваецца баланс, і ў першую чаргу выкарыстоўваецца патэнцыял краін-удзельніц, а ўжо потым даецца магчымасць зарабіць іншым.

Сучасныя гандлёвыя працэсы спыніць немагчыма, тым не менш, калі Беларусь мае пераывытворчасць малака і малочных прадуктаў для свайго ўнутранага рынку, яна, безумоўна, у першую чаргу прапануе гэтыя прадукты Расіі і Казахстану. І тут важна ўлічыць як інтарэсы таго, хто прадае, так і інтарэсы таго, хто купляе...

— **Наколькі тут патрэбны меры наднацыянальнага рэгулявання?**
— Справа ў тым, што пры падзенні рынкавай цаны на сыравіну, на жаль, рознічныя цэны не змяняюцца, але вельмі неадбароненым аказваецца сельгасвытворца, які выконвае самую цяжкую працу.

Паглядзіце, што адбываецца, на прыкладзе расійскага і казахскага імпарту малочнай прадукцыі. Расія і Казахстан закупляюць сухое малако і сметанковае блочнае масла ў якасці сыравіны для далейшай перапрацоўкі. Безумоўна, яны зацікаўлены ў тым, каб купіць таннейшае. Аднак, для кашальку насельніцтва будзе аднолькава, за 15 рублёў малаказаводы купляюць малочную сыравіну або ніжэй за 10, бо ў краме літр малака, сыркі і фасаванае замажжанае масла застануцца па той цане, якая складалася. Прыбытак у выніку падзення цаны на сыравіну забіраюць перапрацоўшчыкі і рознічны гандаль. І чым ніжэйшая цана на сыравіну, тым большы прыбытак у гэтых прамежавых рынковых звянах застаецца, і тым менш атрымлівае за сваю працу сельянін.

Вытрымаць экспертнаму і імпартнаму цану ў пэўных межах важна як для экспарцёра, так і для імпарцёра, бо нізкія цэны на сыравіну выклікаюць падзенне вытворчасці, а значыць, у далейшым — усплёск цен. Мы ўжо неаднаразова перажывалі падобныя цэнавыя сітуацыі, у выніку якіх рэзка скарачалася пагапоўе кароў, бо было эканамічна неэтаггодна займацца вытворчасцю малака як сы-

«У будучым патрабаванні да мінімальнага ўзроўню падрыхтоўкі абітурыентаў могуць змяняцца»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але чаму ў Міністэрстве адукацыі вырашылі ўстанавіць бар'ер на ўзроўні менавіта 7 балаў? Усё ж такі традыцыйна рускую мову ці, скажам, гісторыю абітурыенты здаюць лепш, чым матэматыку і фізіку, але бар'ер будзе дзейнічаць для ўсіх дысцыплін...

— Прызнаюся, што разглядаліся розныя варыянты. Напрыклад, была прапанова проста адсееваць 10 працэнтаў абітурыентаў з самымі нізкімі баламі ў сертыфікатах па кожнай дысцыпліне. Але, напрыклад, па грамадазнаўстве ў нас заўсёды высокія вынікі на ЦТ, таму што гэту дысцыпліну трэба здаваць пры паступленні на самыя прэстыжныя спецыяльнасці. Натуральна, што ў тых, хто ўвойдзе ў 10 працэнтаў горшых вынікаў па грамадазнаўстве, балы ў сертыфікатах будуць намнога вышэйшыя, чым ва ўладальнікаў 10 працэнтаў горшых вынікаў па матэматыцы. Дык чаму мы тым, хто мае 25-30 балаў, будзем адмаўляць у праве ўдзельнічаць у конкурсе? Ідэальныя варыянты, напэўна, няма, таму мы вырашылі спыніцца на шчаслівай лічбе «7», — пажартаваў міністр. — Але абсалютна відавочна, што ў будучым патрабаванні да мінімальнага ўзроўню падрыхтоўкі абітурыентаў могуць змяняцца. Трэба паглядзець, як новаўвядзенне адаб'ецца на конкурснай сітуацыі, а затым рабіць высновы.

Да таго ж хачу дадаць, што мала пераадолець устаноўлены бар'ер і атрымаць студэнцкі білет. Па маіх асабістых назіраннях, прыкладна 30 працэнтаў з тых, хто на старце меў добрыя вынікі, затым у працэсе навучання пагаршаюць сваю



Мірына БЕГУНКОВАЙ.

паспяховасць, і, наадварот, трэцяя частка тых, хто не мог пахаваліцца выдатнай падрыхтоўкай, падчас вучобы ўмацоўваюць свае пазіцыі і паспяхова рухаюцца наперад.

Падзяліўся міністр адукацыі таксама і сваім бачаннем далейшага лёсу мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў: — Скарачачь тэрмін адпрацоўкі студэнтаў-«мэтавікоў» мы не плануем. Сёння ён складае пяць гадоў. Але ў будучым годзе Міністэрства адукацыі мае намер пашырыць кола асоб, якія змогуць прэтэндаваць на атрыманне мэтавага накіравання, бо галоўная задача мэтавай падрыхтоўкі — не проста падтрымаць сельскую моладзь, а ў першую чаргу — забяспечыць кадрамі асобныя галіны эканомікі і асобныя рэгіёны. Сёння права на мэтавае накіраванне маюць абітурыенты, якія пражываюць у населеных пунктах з колькасцю да 20 тысяч чалавек. Мяркую, што такое

права павінна быць ва ўсіх жыхароў раённых цэнтраў. Міністр не стаў хаваць, што падчас уступнай кампаніі сустракаюцца выпадкі, калі абітурыенты, набраўшы на цэнтралізаваным тэсціраванні высокія балы, не карыстаюцца сваім мэтавым накіраваннем і паступаюць па агульным конкурсе. Усё ж такі адпрацаваць два гады па размеркаванні прасцей, чым пяць гадоў вяртаць дзяржаве даўгі за сваё бюджэтнае навучанне...

— Мы не можам ім гэта забараніць. Значыць, трэба лепш працаваць з прэтэндэнтамі на атрыманне мэтавага накіравання. Магчыма, ёсць сэнс прапапоўваць мэтавую падрыхтоўку абітурыентам ужо пасля таго, як пройдзены ўсе ўступныя выпрабаванні: для кагосьці гэта будзе выдатнай магчымасцю стаць студэнтам ВНУ. Адным словам, трэба думаць, — дадаў Сяргей Масквіч.

Надзея **НИКАЛАЕВА.**

КАМЕНТАРЫЙ АБ ПАРАДКУ ІНДЭКСАЦЫІ ДАХОДАў НАСЕЛЬНІЦТВА ЗА МАЙ

Індэксацыя грашовых даходаў (заработная плата; грашовае забеспячэнне ваеннаслужачых тэрміновай службы, курсантаў ваенна-навучальных устаноў і сурораўцаў; заработная плата дзяржаўных служачых і прыраўнанаваных да іх асоб; грашовае забеспячэнне ваеннаслужачых і асоб радавога і начальніцкага складу; дзяржаўныя стыпендыі навучэнцам, стыпендыі клінічным ардынатарам, стыпендыі работнікам, накіраваным на павышэнне кваліфікацыі, пераладчыкам, стажыроўку ў вочнай (дзённай) форме навучання ў іншы населены пункт), якія атрымліваюцца з бюджэтных крыніц, за май 2012 года ў адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь «Аб індэксацыі даходаў насельніцтва з улікам інфляцыі» праведзена ў выглядзе аднаразовага перагляду іх памераў. Аб гэтым паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Устаноўленыя ад базавыя велічыні дапамогі па беспрацоўі і стыпендыі грамадзянам у перыяд прафесійнай падрыхтоўкі, пераладчытоўкі і павышэння кваліфі-

кацыі па накіраванні органа па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарадскога, раённага выканаўчага камітэта за май бягучага года не індэксуюцца, паколькі індэкс спажывецкіх цен за май не перасягнуў пціяпрацэнтны парог да месяца іх папярэдняй індэксацыі (красавік 2012 года).

Насельніцтву, якое атрымлівае даходы на тэрыторыі Беларусі з іншых крыніц, кампенсацыя страт ад інфляцыі ажыццяўляецца па падставе, прадугледжаных калектыўнымі дагаворамі (пагадненнямі).

Паводле слоў спецыялістаў, індэксацыя ажыццяўляецца па нарматыве, устаноўленым ўказам ад 28 студзеня 2006 года № 55 «Аб нарматыве індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва з улікам інфляцыі». Пры індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва за май індэксацыя даход у межах В743 тыс. 20 — 100 працэнтаў заведданага бюджэту пражывочага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, дзёночага на момант індэксацыі. Частка даходу, якая перавышае гэту суму, індэксацыі не падлягае.

Уступленне Расіі ў СГА можа выклікаць падзенне цаны на прадукцыю Беларускіх прадпрыемстваў-экспарцёраў. Але наша задача якраз і заключаецца ў тым, каб у рамках Мытнага саюза на тэрыторыі трох краін дакупалася тое, чаго не хапае ва ўсіх трох.

пу кароў на ферме, дома ўправіцца з хатняй гаспадаркай, гектар прысвядзібнага ўчастка зямлі прапалоць. Акрамя таго, хату прыбраць, памыць, есці прыгатаваць...

Вёска павінна быць прыгожай і прывабнай, і гэта залежыць ад аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў развіцця арганізацыі, на тэрыторыі якой яна знаходзіцца. З іншага боку, ад таго, якія людзі жывуць у вёсцы, залежыць будучае гэтых арганізацыі. Паглядзіце, колькі ў нас цудоўных вёсак на Беларусі! Астремчанка, Моталь, Гарадзец, Александрый... Прыязджай і жыві! І ніхто адтуль з'язджае не жадае. Такія вёскі былі і ёсць незалежна ад наяўнасці Еўразійскай эканамічнай камісіі, Мытнага саюза альбо АЭП.

— **Як адлюстрыцца ўступленне Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю на аграрнапрамысловым комплексе Беларусі і якая тут можа быць роля вашага дэпартамента?**

— Уступленне Расіі ў СГА можа выклікаць падзенне цаны на прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў-экспарцёраў. Але наша задача якраз і заключаецца ў тым, каб у рамках Мытнага саюза на тэрыторыі трох краін дакупалася тое, чаго не хапае ва ўсіх трох. Калі мы разбярэмомся з балансам «тройкі», то пытанне негатыўных наступстваў уступлення Расіі ў СГА будзе зменшана, а разглядаць трэба як негатыўныя наступствы, так і пазітыўныя.

Хачу нагадаць, што нашы экспарцёры ўжо працавалі ў розных умовах. Было такое, што рэнтабельнасць вырбаб сметанковага масла падала да мінус 40%, а потым павышалася да плюс 40%. Гэты вопыт паказвае, што выхад са складанай сітуацыі, калі добра падумаць, заўсёды будзе знойдзены.

Расія ўступае ў СГА, значыць, яна ў першую чаргу будзе імкнучыся выконваць тыя абавязальнасці, якія ўскладае на сябе ў рамках СГА. Але пагадненні, якія будуць прымацца ў рамках Еўразійскай эканамічнай камісіі, у тым ліку па аграрнапрамысловай палітыцы, ужо павінны ўлічваць гэтыя абавязальнасці Расіі.

— **Які часта вы прыязджаеце ў Мінск?**
— Кожны тыдзень.
— **Па службовых абавязках?**
— Не. Дадому...

Воьга **МЯДЗВЕДЗЕВА.**

ЗАВОЧНАЯ ПРАМАЯ ЛІНІЯ АД СТРАВАВОДУ ДА КІШЭЧНІКА
Да 15 чэрвеня па рэдакцыйным нумары 8 (017) 292 21 03 пакідайце, калі ласка, свае пытанні дацэнтам 2-й кафедры ўнутраных хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдатам медыцынскай навук, урачам-гастраэнтэролагам вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Мікалаю Вялічынавічу КАПРАЛАВУ і Ірыне Аляксандраўне САЛАМІЦКАЙ. Спецыялісты адкажуць на старонках «Звядзды».

ПРЫХІЛЬНІК ІСЛАМІЗМУ ДАЕ ПАКАЗАННІ

Працягваецца расследаванне крмінальнай справы ў дачыненні да грамадзяніна, які спрабаваў здзейсніць тэрарыстычны дзеянні ў Жлобіне. Нагадаем, апоўдні 24 мая быў затрыманы грамадзянін, які ў масцы з надпісам на арабскай мове спрабаваў здзейсніць тэрарыстычны дзеянні ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі.

Для гэтага малады чалавек падрыхтаваў ёмістасці з гаручай сумессю і выбуховыя прылады магнунтасцю каля 5 кг у трацілавым эквіваленце. Цяпер яму прад'яўлена абвінавачванне ў замаху на здзяйсненне акта тэрарызму. Як паведамілі ў цэнтры інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, вынікі неадкладных следчых дзеянняў і аптытана пацвердзілі прыхільнасць абвінавачванага да ідэй радыкальнага ісламізму. Асноўнай яго мэтай было запалоханне насельніцтва і імкненне адпомсціць органам міліцыі. Сярод іншых прапагоўваецца версія аб тым, што супрацьпраўныя дзеянні абвінавачванага могуць з'яўляцца рэакцыяй на спыненне правахоўнымі органамі шэрагу каналаў нелегальнай міграцыі і затрыманне асоб, якія маюць да гэтага дачыненне. Паводле слоў затрыманага, выбуховыя прылады ён вырабіў самастойна на аснове інфармацыі, якую прачытаў на інтэрнэт-сайтах радыкальнага кірунку. Грамадзянін растлумачыў, што для ўзмацнення знішчальнага эфекту прылада была начынена цвікамі. Зараз самароёны прыбор праходзіць экспертызу. Адначасова праводзіцца і псіхятрычная экспертыза маладога чалавека. Працягваецца пошук сувязяў грамадзяніна з арганізацыямі злучанымі групамі, у тым ліку трансжэмінымі групамі радыкальнага ісламісцкага толку.

Ірына **АСТАШКЕВІЧ.**

РУСКІЯ НАСТУПАЮЦЬ, А ЧЭМПІЁНЫ БУКСУЮЦЬ

У пятніцу ў Варшаве матчам Польшча — Грэцыя стартаваў 14-ы чэмпіянат Еўропы па футболе. Напярэдадні матча на Нацыянальным стадыёне адбылася цырымонія адкрыцця тунюру. Яна атрымалася малайўнамі: венгерскі піяніст Д'ёрдэс Адам сыграў зорную Шалэна і жанглаваў мячом, а дзюўчаты ў перастых сукенках кружыліся ў танцы.

Першы гол чэмпіяната на 17-й хвіліне матча адкрыцця Еўра-2012 забіў лідар зборнай Польшчы нападоўчы Роберт Левандоўскі, аднак у другім тайме гразі зраўнялі лік, і матч так і скончыўся ўнічы. Характэрна, што ў матчы адкрыцця суддзя паказваў дзве чырвоныя карткі. Другі матч групы А — Расія — Чэхія — скончыўся перакананчай перамогай нашых усходніх суседзяў — 4:1.

Другі гульнявы дзень прынёс першую сенсацыю чэмпіяната: ў квартэце В, які завецца «групай смерці», зборная Даніі, якой практычна прадказвалі статус аўтсайдача, уззяла і абгуляла віцэ-чэмпіёнаў свету каманду Галандыі — 1:0. Аранжавым дзвядзццю моцна папацце, каб прабіцца ў плей-оф, таму што каманда Германіі з такім жа лікам перамагла Партугалію і поўная рашучасці перамагла і далей, ну а партугальцы, натуральна, раззлаваныя стартавым паражэннем. Дзёянны чэмпіёны свету і Еўропы іспанцы не змаглі перайграць у першым матчы групы С Італіяўцаў — 1:1 — іне асабліва парадавалі бальшычыкаў сваёй гульніей. А вось іх суседзі па групе харваты памяталі пра тое, з кім ім гуляць у далейшым, не сталі разгойдывацца, і ў першай гульні «ўтрамбавалі» ірландцаў — 3:1.

30 000 ЛІТРАў ПІВА
У Кіеве заўтары, які наведалі афіцыйную фан-зону за першыя два дні чэмпіяната, выпілі 30 тысяч літраў піва, паведамілі ў адміністрацыі ўкраінскай сталіцы. З пачатку Еўра-2012 кіеўскую фан-зону наведала каля 100 тысяч чалавек. За два дні было рэалізавана больш за 10 тысяч хот-догаў і 3 тысячы поршій марожанага.

КНЫР-ВЯШЧУН СПРЫЎЎ ШВЕДЦІ І ФРАНЦЫІ
Кныр-вяшчун па мянушцы Фунцік зрабіў другі прагноз на ўчарашнія матчы Еўра-2012. Кабан у дадзены момант знаходзіцца ў спецыяльна зробленым загончыку на тэрыторыі фан-зоны на славетным кіеўскім Хрышчэвіцы. У матчы групы D «празлірэўцаў» аддаў перавагу камандам Швецыі і Францыі. Сёння мы ўжо ведаем, ці спраўдзіліся яго прадказанні, нагадаем толькі, што раней ён адгадаў перамогу зборнай Расіі, але «праляцеў» з перамогай Польшчы.

ЖАНЧЫНАМ З МУЖЧЫНАМ НЕЛЬГА
Урад Ірана наклаў вета на прагляд жанчынамі сумесна з мужчынамі матчаў Еўра-2012 ў барах, кавярнях і рэстаранах. «Гэта недарэчная сітуацыя, калі жанчыны і мужчыны глядзяць футбол разам», — перадае АРР словы намесніка начальніка паліцыі Бахмана Каргара. — Мужчыны падчас прагляду гульніў хвалююцца, паводзяць сябе вульгарна або дазваляюць брудныя жарты. Жанчыны павінны падзякваць паліцыі за такое рашэнне».

ПРЫЧАЛ АДАРВАЎСЯ АД БЕРАГА

Пасля 23 гадзін у МНС відавочна паведаміў пра тое, што ў Гомелі на набярэжнай Сожа ў раёне Кіеўскага спуску ад берага адарваўся плывучы прычал, на якім знаходзіцца чалавек. Апошняму неабходна дапамога. — Калі нашы супрацоўнікі прыбылі на месца, прычал аднесла ніжэй па цячэнні ракі на адлегласць 300 метраў. На ім сапраўды знаходзіўся чалавек. Як потым высветлілася, студэнт-чацвераккурснік. Вадалазная служба зняла яго з прычала і даставіла на бераг на выратавальнай лодцы. Адначасова прычал зачалоў і вярнуўкай да набярэжнай: за 500 метраў ад яго часовага прыпынку знаходзіўся аўтамабільны пудзеправод праз раку. Катар, які прыбыў з рачнога порта «Гомель», адбуксіраваў прычал на месца, дзе яго наоуч прышвартавалі, — паведамілі падрабязнасці здарэння ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Паводле слоў маладога чалавека, які апынуўся на прычале, ён з сябрам прагульваўся па набярэжнай. Калі убачыў, што прычал адплывае ад берага, скочыў на яго і спрабаваў спыніць. Хлопец у медыцынскай дапамозе патрэбы не меў.

Сяргей **РАСОЛЬКА.**

ПАРУШЫЛІ ТЭХНАЛОГІЮ?

Добраўпарадкаваная кватэра ў Гомелі ў адзін момант змяніла сваё аблічча. На кухні ў выніку перагрэву ўзарваўся самаробны самагонны апарат, пад які быў прыстасаваны 40-літровы металічны бітон.

Як расказалі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, здарэнне адбылося вечарам на першым паверсе жыллага 9-паверховага панэльнага дома. У выніку часткова пашкодзана шкло і каркас балконай рамы, на столі ў кухні ацвіклі поліэстэроная палітэра. Муж і жонка, якія, па словах суседзяў, характарызуюцца станоўча, атрымалі алёкі ад пары і праліву гарачай брагі. Пакуль пацярпельныя будуць у бальніцы, іх дзеці пачынуць у сваёку.

«АўТАРУЧКІ» З САКРЭТАМ

Да двух гадоў пазбаўлення волі (умоўна) судом Савецкага раёна Гомеля прыгавораны кіраўнік камерцыйнай структуры, які спрабаваў наладзіць пастаўку і продаж спецсродкаў, прызначаных для тайнага атрымання інфармацыі. Па інтэрнэце гамельчанамі замовіў вырабавальную партыю відэарэгістратараў кітайскай вытворчасці, забяспечыўшы мініяцюрнымі відэакамерамі. Электронныя прылады з функцыяй фота-, відэа- і аўдыязапісу былі закамфляваныя пад аўтаручкі. Пасля ўдалага заб'яў першай партыі «тавару» прадпрымальнік зрабіў паўторны заказ. Звыск крмінальнаы бізнэс камерсанта не далі супрацоўнікі УКДБ па Гомельскай вобласці. У дачыненні да грамадзяніна была заведзена крмінальная справа па артыкуле аб пазараўным вырабе, набыцці альбо збыцце сродкаў для тайнага атрымання інфармацыі Крмінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Ірына **АСТАШКЕВІЧ.**

СТУДЭНТАў «КІНУЛІ»

Студэнты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

■ Фестывалі!

3 ПЕСНІ СЛОВА НЕ ВЫКІНЕШ

З Купалам і Коласам нам пашчасціла. Краіне пашчасціла. Бо ў краіны павінны быць не толькі герб, гімн і сцяг. У краіны павінны быць постаці, аўтарытэт якіх — на вякі, непахісны, вымяраецца не рэйтынгамі зоркавай папулярнасці, не залежыць ад піяру ці раскруткі, не падудадны модзе і кан'юнктуры. Але па такіх аўтарытэтах — і тым, чым яны жылі, што зрабілі — можна судзіць аб якасці сваёй справы. І ў гэтым таксама ёсць нейкі сімвалізм: у народа з'яўляюцца постаці, калі ён хоча ісці наперад і імкнецца аэснаваць, за кошт чаго гэты рух можа быць дасягнуты. А тое, што імёны нашых Песняроў гучалі ўсё мінулае стагоддзе і гучаць зараз асабліва часта, сведчыць пра тое, што іх народ — жывы.

З Янкам Купалам і Якубам Коласам пашчасціла фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне. Бо кожны прыгожы песень мы маем дзякуючы менавіта іх словам! Песень, якія гучалі дзясяткі гадоў таму, гучалі на першых фестывалях — здавалася, гэтак жа ўрачыста, як гімн. Гучалі на розных канцэртах потым,

у праграмах, прысвечаных ім. Гучаць зараз. Фестываль, прысвечаны асобам, якія зрабілі вялізны ўнёсак у існаванне краіны Беларусь, прыцягнуў увагу першых асоб сучаснай беларускай дзяржавы.

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ адзначыў:

— Краіна, нацыя мае моц, гонар і павагу дзякуючы не толькі развіццю гаспадаркі, але і высокай духоўнасці, нацыянальнай культуры, роднай мове, нашай спадчыне. У гэтым аснова нашай еднасці, нашай сілы. Кажучы словамі вялікага Якуба Коласа: «У гэтым мацнейшая аснова і жыцця першая ўмова».

Яго падтрымаў старшыня Мінскага аблвыканкама Барыс БАТУРА:

— Паэтычныя слова гэтых людзей дагэтуль гучыць так пранікнёна і жыва, што адчуваеш іх прысутнасць сярод нас.

Пра іх прысутнасць — дзе яна, у чым, хто і калі да яе звяртаецца — і хацелася разважаць карэспандэнтам «Звязды» падчас фестывальных мерапрыемстваў.



Наталія Тамела зараджае залу сваім эмацыйным выкананнем.

1. ЗОРКА, ЗАПАЛІСЯ!

Добра, калі ёсць класікі, — прыклад тым, хто ўступае ў жыццё. І тым, хто марыць пра творчасць. Нездарма адной з галоўных падзей свята стаў конкурс маладых выканаўцаў. Юнакі і дзяўчаты з усё абласцей Беларусі прынялі ўдзел у фінале і спявалі пачатку пад фанараму «мінус адзін», а пасля, у другім адзяленні, у суправаджэнні Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга.

На жаль, цуда не адбылося, і Гран-пры вырашылі не прысуджаць. Бо вялікі прыз уручаецца толькі тады, калі відаць, што загарэцца сапраўдны зорка, калі ліецца песня, з першых акордаў якой зразумела — гэта будзе хіт. Хоць агульны ўзровень выканаўцаў адначасна і вышэйшы ў параўнанні з мінулым годам, але сапраўдна адкрыццям новай зоркі не адбылося. Маэстра Фінберг быў засмучаны з гэтай нагоды і прыгадаў, што нядаўна праходзіў адбор прэтэндэнтаў ад Беларусі на ўдзел у конкурсе «Славянскага базару ў Віцебску», і з васьмі ўдзельнікаў было складана некага вылучыць. А некалі конкурс маладых выканаўцаў у Маладзечне задумваўся як папярэдні конкурс у Віцебску, каб на ім выбіраўся прадстаўнік ад Беларусі для ўдзелу ў «Славянскім базары». Міхаіл Фінберг канстатаваў: «Мы ідзем у тупік нацыянальнай песні. Інстытут конкурсу ў нашай краіне і краінах былога СНД дрэнна працуе, таму што конкурсу мала...»

Конкурсы выходзяць і загартоўваюць выканаўцаў. А што тычыцца маладзечанскага — ён яшчэ і прыцягвае увагу моладзі менавіта да беларускай песні. Канкурсанты выконвалі і новыя песні на беларускай мове, частку з якіх напісалі самі. Так, пераможца гэтага года Дар'я Шул'гіна прэзентавала дзве новыя песні, адну з якіх напісала сама. Дзяўчына расказала:

— Мне прапанавалі напісаць песню на верш Янкі Купалы «Вясна». Гэта мая любімая пара года, вясной я нарадзілася, вясной прыгожа, усё распускаецца — можа, таму я адчуваю ласку, і яна атрымалася. Словы другой кампазіцыі, якую я выконвала, напісаў Дзмітрый Шчэрба, а на музыку паклаў кампазітар Алег Пухаў. Я вельмі люблю беларускую мову.

Дар'я Шул'гіна — сёлетняя выпускніца школы № 20 Гродна. На наступны дзень пасля ўрачыстага ўзнагароджвання ў яе былі выпускны. Перамога даўга вагалася — ехаць дадому святкаваць або застацца дзіця атрымання дыплама. Але выпускны ў жыцці толькі адзін, а конкурсу яшчэ будзе шмат.

Другую прэмію атрымалі Настася Філіпава (Віцебская вобласць) і Аляксей

Чорны (Магілёўская вобласць). Прэмію трэцяй ступені — Кацярына Ганчарова (Гродзенская вобласць) і Вячаслаў Гаршкоў (Гомельская вобласць).

2. ПАЭЗІІ ЖЫВАТВОРНАЯ КРЫНІЦА?..

Магчыма, варта падумаць аб арганізатарам і пра магчымасць наладзіць конкурс для маладых паэтаў на Нацыянальным фестывалі песні і паэзіі. Тады фестываль атрымаў бы новы імпульс для развіцця і паэтычнай часткі. Помніцца, раней паэты выступалі на галоўнай сцэне Маладзечанскага фестывалю наоўрамі са спевакамі, і гэта ўражвала — вольна, сапраўднае раўнапраўе нацыянальнай песні і паэзіі!



У час адкрыцця.

Сёлета ў паэту была свая праграма — паэтычныя чытанні доўжыліся ўвесь суботні дзень фестывалу. Віктар Шніп, Міхаель Башлакоў, Мікола Шабовіч, Уладзімір Магзо... Маладое пакаленне прадстаўляла галоўны рэдактар газеты «Літаратура і Мастацтва» Таццяна Сівец, Дарэчы, выконваў «музычнае слова» Купалы і Коласа пад акампанемент гітары і супрацоўнік «Звязды» Дзмітрый Пятровіч.

Міхаель Башлакоў выказаў думку, што дарма ў нас няма агульнанацыянальнага свята паэзіі імя Янкі Купалы, таксама як і асобнага — імя Якуба Коласа. Напрыклад, у Расіі ёсць свята імя Аляксандра Пушкіна. На гэту тэму былі і яго паэтычныя радкі: «Наша спадчына — мова матчына — не памножана, а растрачана. І не ласкаю лёс пазначаны, кроць з торбаю ён жабрачаю. І не роднай дачкаю, а падчаркай — ногі босыя, слёзы-пацёркі...»

Асабліва цёпла паэтычныя чытанні прайшлі на радзіме Янкі Купалы, у Вя-

зынцы. Гэтае месца сапраўды мае магчымасць сілы, з кім і з якой нагоды сюды не прыезджай — застанешся задаволены і зачараваны.

Хацелася зачаравання і ад сучаснай беларускай паэзіі: новых думак, моцных слоў. На паэтычных чытаннях усё круцілася вакол роднай мовы і класікаў, якім прысвечана свята. Але ж значнасць класікаў разумееш лепш, калі ёсць працяг іх традыцыі, і сучасныя паэты ўслед за імі размаўляюць з людзьмі пра тое, што для іх важна, што каштоўнае, што баліць пакаленням, які ідуць далей.

Пра балючае можна яшчэ і праспяваць. Тым больш што на словы Купалы створаны маштабныя творы, нават рок-оперы. У Маладзечне была магчымасць паслухаць

«Курган», рок-опера, якая некалі гучала па ўсім Савецкім Саюзе. Яна была створана 30 гадоў таму Уладзімірам Мулявіным на аснове кантаты Гара Лучанка для сімфанічнага аркестра і салістаў. Кампазітар, народны арыст СССР Ігар Лучанок узгадаў: «Мы разам з Уладзімірам Мулявіным працавалі над гэтай рок-операй. Ставілі «Курган» у Маскве. Тады было нараджэнне рок-оперы, а сёння працяг яе жыцця. І галоўнае, што мы імкнуліся зрабіць, — каб яна была надуога. Я вельмі рады, што ёсць ужо новыя выканаўцы. Падобная пастаноўка будзе ажыццяўляцца таксама і ў Маскве. Гэты твор не рынківае. Ён драматычны, трагічны, гераічны. Галоўнае ўсё ж там — слова Янкі Купалы».

Музыка, створаная нашымі славымі кампазітарамі, зачароўвала. Была і інтрыга: хто ўсё ж выконвае на сцэне ролю мужа свайго дзеда? Публіка была ўражана, што выканаўцам аказваўся паэт Андрэй Скарыйкі. Сама пастаноўка на сцэне

Маладзечанскага амфітэатра выклікала ў публікі шмат пытанняў, якія ішлі ў кантэксце чупалавага зместу: што значыць быць шчырым у творчасці? Што значыць сёння ўмець спяваць ад сэрца, каб не скуліліся? Ані ў словах, ані ў гуках... Асабліва цяпер, калі нашы музыкі маюць вялікую спакусу не спяваць сваім голасам, варта ўзгадаць тых, хто ўмеў спяваць, прывіваючы аж да мурашак па скуры...

3. ПАЭТЫЧНЫ ГІМН БЕЛАРУСІ

Міністр інфармацыі Беларусі Алег ПРАЛЯСКОўСКІ ўзгадаў, як гэты твор калісьці спявалі «Песняры»:

— Я «фанацею» ад усга, што рабілі «Песняры». У мяне нават у тэлефоне шмат іх музыкі. Рок-опера «Курган» — адзін з вельмі яркіх твораў, які зраўняў глыбокае уражанне. Я бадай усё свядома магу прачытаць пазму-легенду пра гусяра.

У Маладзечна міністр інфармацыі прыхаў з навінамі, якія тычацца непасрэднага працягу традыцый сталецтва да слова і да кнігі ў Беларусі. Наша краіна літаральна на днях прывезла Гран-пры з кніжнай выставы краін СНД у Астане. Дарэчы, галоўны прыз на гэтай выставе беларусы атрымліваюць другі год запар. А да яго сёлета яшчэ дадалі і сем дыпламаў — узнагарод у нас болей, чым у любой іншай краіны.


Але з усіх кніжак, якія выходзяць у краіне, дагэтуль вельмі высокую цікавасць у чытачоў выклікаюць менавіта творы Янкі Купалы і Якуба Коласа. Колькі кніжак іх ці пра іх не выдаваў — усё будучы запатрабаванымі. Пра гэта паведзім у галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп, які прадставіў маладзечанцам факсімільныя выданні: зборнік Янкі Купалы «Шляхам жыцця» і пазму Якуба Коласа «Сымон-музыка». Зборнік вершаў «Шляхам жыцця» пабачыў свет у 1913 годзе ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца». Наклад яго складаў 3000 асобнікаў. Гэты зборнік называюць паэтычным гімнам маладой Беларусі. Выданне пэмы Коласа «Сымон-музыка» таксама ўвайшло ў гісторыю. У прадмове гаворыцца, што другая рэдакцыя пазмы, падрыхтаваная да друку, была выкрадзена па дарозе з Кіславодска летам 1924 года. І ніякіх чарнавікоў у аўтара не засталася... Колас прыступае зноў да пэмы і да пачатку 1925 года з-пад яго пяра выходзіць «Сымон-музыка» ў трэцяй рэдакцыі. Менавіта яе мы і чытаем.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

■ Гандбол. Чэмпіят свету-2013

Сяргей РУТЭНКА: «МЫ ЗГУЛЯЛІ ТОЛЬКІ ПЕРШЫ ТАЙМ»

Адзін з лепшых гульцоў свету і іспанскай «Барселона» беларускі гандбаліст Сяргей Рутэнка быў нястрымным для сапернікаў падчас нядаўняга выязнага кваліфікацыйнага матча да чэмпіянату свету-2013 супраць зборнай Славакіі. Гульня на 8-тысячнай «Стыль-Арэне» ў горадзе Кошыцэ значылася як надзвычай важная для падначаленых Юрыя Шаўцова і прынесла запаветную перамогу гасцям з лікам 26:24. Важкі ўклад — 9 забітых мячоў — унёс у гэтую гістарычную перамогу Рутэнка-старэйшы. Прычым аж 6 галоў з 7 магчымых ён правёў з пенальці. Адметна, што амаль кожны раз пры прызначэнні штрафнага кідка асноўны галпер славакаў і французскага «Манпелье» Рыхард Штохл даўраў сваіму малодшаму візаві Тэадору Паўлу, які абараняе колеры венгерскага клуба «Чурго». Аднак такая ракіроўка не стала перашкодай для нумара 14 беларускай зборнай. Пасля стартавай асечкі ўсе астатнія 7-метровыя штрафныя кідкі ішлі дакладна ў «рамку». У дадатак яшчэ тры адысловыя галы былі праведзены Сяргеем з гульні.



трэнеры — выступіў наместнік старшыні БФГ Іван Семяненя. І фанатская падтрымка, трэба сказаць, была вельмі дарэчы. Бо зборная Славакіі прыма-ла ўдзел у такім топ-турніры апошняй два разы (2011-ы і 2009-ы гады), а вось для беларускай каманды ўсё складалася не так радасна. Першы і апошні раз наш гандбол быў прадстаўлены на планетарным узроўні ўжо ў далёкім 1995 годзе пад кіраўніцтвам беларускага мэтра Спартака Пятровіча Мірановіча. Вынік выступлення ў Ісланды — 9-е месца і адрозак даўжынёй у 17 гадоў, калі мы не маглі і вельмі часта па прычыне свайго менталітэту не мелі шанцаў прабіцца наверх. І вось зараз ён з'явіўся, і беларусы як ніколі блізка да запаветнай мары. Каб яна набыла рэальны абрысы, нашым хлопцам неабходна не праіграць два мячы славакам у хатняй сустрэчы ў адзак, якая адбудзецца ў бліжэйшую нядзелю на «Мінск-Арэне» і пачнецца ў 17.00.



Дарэчы, на яе стаючы выход вялікіх надзеі ускладнілі мясцовыя балеблышчыкі. Ужо за некалькі гадзін да пачатку знакавай для абедзвюх зборных сустрэчы — на кон па суме двух паядынкаў выстаўлена пудэўка на фінальную частку чэмпіянату свету, што пройдзе на пачатку наступнага года ў Іспаніі, у межах хакейнай арэны, якая была пераабсталявана пад ручны мяч, назіраўся рух. Заўзятараў нават не пужала больш чым 30-градусная спякота. Парыла так, што кроплі дажджу, далейшыя да зямлі, ужо былі цёплымі. Але якія выпрабаванні не вытрымаеш, калі трэба падтрымаць родную каманду! Менавіта так лічыла група падтрымкі ў складзе амаль 40 чалавек. Аўтобус, які зрабіў 900-кіламетровы марш-кідок па маршруце Мінск—Кошыцэ праз тэрыторыю Польшчы, быў арганізаваны Беларускай федэрацыяй гандбола. Штурманам падчас гэтай паездкі, куды былі персанальна запрошаны сабры айчыннага гандбола — журналісты, артысты, спартсмены,

будзем рыхтавацца з поўнай самааддачай. Рэзананс прагучаў і фінішны каментар лепшага бамбардзіра Сяргея Рутэнкі. Перамога ў Славакіі — гэта толькі першы тайм матчаў плей-оф, адзначыў беларус. У другім мы павінны паказаць сабе не горшы прыклад максимум намаганняў для дасягнення неабходнага для нас выніку — заваявання фінальнай пудэўкі на чэмпіянаце свету-2013.

Будзем спадзявацца і мы. Скрыжваем пальцы і затаім дыханне.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.
Мінск—Кошыцэ—Мінск.

Р.С. Рэдакцыя газеты «Звязда» выказвае ўдзячнасць Беларускай федэрацыі гандбола і асабіста яе кіраўніку Уладзіміру Мікалаевічу Канаплёву за садзейнічанне журналісту «Звязды» ў падрыхтоўцы матэрыялаў з Кошыцэ

Контрольные цифры приема в УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» для получения послевузовского образования за счет средств республиканского бюджета на 2012 год

Организаци-исполнитель	Шифр специальности	Всего	Аспирантура		
			Из них по форме обучения		
			Дневная	Заочная	Соискательство
УО «Гомельский государственный медицинский университет»	14.01.07 – глазные болезни	1	0	0	1
	14.01.17 – хирургия	2	0	2	0
	14.02.01 – гигиена	1	0	0	1
	14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение	2	0	0	2
	14.03.02 – патологическая анатомия	1	0	0	1
	14.03.03 – патологическая физиология	1	1	0	0
	14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология	2	1	0	1
	14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия	1	0	0	1
УО «Гомельский государственный медицинский университет» ИТОГО		11	2	2	7

ГАЙДА! РУСАЛКУ ВЯДУЦЬ!



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У любое іншае свята мае адна-вясюльцы могуць сядзець каля тэле-візараў, але толькі не ў русальную нядзелю, — кажа мастацкі кіраўнік Велікаборскага Цэнтра вольнага часу Жэнара Харошка.

Гэтая жыхарка Вялікага Бору яшчэ ў маладыя гады запісала ўсе русальныя



Ой, каціўся па дарозе беленькі каточак, А у нашага суседа харошы сыночак. Дзела робіць, касіне не ўвагнацца, Як убачыць ён дзевачак, Так і расшыбецца...

Старэйшая жыхарка і знаўца абраду Галіна Харошка (у Вялікім Бары паўвёс-кі Харошкі) тлумачыць глыбінны сэнс гэтага рэдкага гульнявога абраду:

— Русалку гналі за сяло, каб на вёс-цы не хадзіла, шкоды не рабіла, дзцей на сажалках не тапіла, коням грывы не заплятала і каб жыта не каламуцла.

А на русальным тыдні, які папярэд-нічаў свату, нельга было купацца ў ва-даёмах, капацца ў агародзе і чапаць

зямлю. І велікаборцы прытрымліваюцца гэтага павер'я дагэтуль. Нягледзячы, што на двары XXI стагоддзі, век тэх-налогіі і неверагодных разумовых да-сягненняў, ды і няма тых навакольных балот, у якіх вадзіліся некалі гэтыя мі-фалагічныя істоты, у выніку меліярацый асушаны Цітаў Брод, Дзям'януў Брод, Сямёнава грэбля, Маркава копель, Фё-дараў пакос, Шчоуб. Але вялікая вера ў чудадзейнасць захавалася.

Раней русалку ў Вялікім Бары вадзілі ў два канцы вёскі, цяпер толькі ў адзін — у Лушчавіны. Распальваюць перад полем вогнішча і, праводзячы вянюк над полем, прыгаворваюць: «Святы агонь, забяры нашы хваробы, а дай нам здароўе і дабрабыт». Гэтыя асвячоныя агнём вянкі гаспадыні ўскладуць на свае агароды і асабліва на градкі з капустаю: каб расла капустачка моцная, добрака-чанная. І вянкі сапраўды дапамагаюць. Асабліва спрыяе агародніцтву ў Вялікім Бары зеляніна, сарваная з упрыгажэння русалкі. Таму, калі русалка ўцякае ў поле, за ёю гоніцца ўсё моладзь і дзятва. Вальяць на зямлю і рвуць яе ўбранне на шматкі. А потым усё скачуць праз агонь,



каб стаць дужым і каб не балелі ногі. А ўдзельніцы ваджэння русалкі зноў становяцца ў кола і спяваюць, бо каля вогнішча, па іх словах, спяваецца над-звычай лёгка. Марыя Навуменка, Ан-таніна Мажына, Ганна Сачанка, Ганна Яшына, Антаніна Тальчук, Вальячэна Шубянок, Эма Кузьменка і Кашперка Марыя, Жана і Галіна Харошкі ніколі не забываюць пра адну з гэтых песень, бо яна пра свой родны Вялікі Бор:

...Ой, слаўнага сля адведдзі,
Слаўнага сля Вялікага Бору.
А ў яго вэйсці не ўехаці,
А не сокалу ўляцеці
Красівых дзевак пагледзеці...

Позна увечары, празь ірэнні аб-раду, велікаборцы спышаліся да сваіх падворкаў, каб паклосці на градках цу-дадзейныя русальныя вянкі.

А ўдзельнікам абраду сталі таксама спецыялісты па вывучэнні традыцыйнай культуры — каб ацаніць стан гэтага аб-раду і вылучыць яго на наданне статусу помніка нематэрыяльнай каштоўнасці.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
Хойніцкі раён.

ШТРАФНЫЯ САНКЦЫІ — ЛЕПШЫ АРГУМЕНТ НА КАРЫСЦЬ РАЗДЗЕЛЬНАГА ЗБОРУ СМЕЦЦЯ?

Як дабіцца, каб практыка раздзельнага збору смецця прыжылася ў Беларусі? Як заахоціць насельніцтва да здачы шклатары? І ці будзе заруганы сьравінай завод па сартаванні змешанага шклабою, які будзеца сёння ў прамзоне Калядзічы пад Мінскам? Адказы на гэтыя пытанні паспрабавалі знайсці ўдзельнікі «круглага» стала, які прайшоў у Грамадскім прэс-цэнтры Дома прэсы.

— Па экспертных ацэнках, штогадовай аб'ём утворэння адходаў шкла складае ў нашай краіне каля 200 тысяч тон. Зараз зборам шклатары і адходаў шкла займаюцца каля тысячы прыватных пунктаў шклатары і нарыхтоўкі другой сьравіны. Акрамя таго, збор адходаў шкла ажыццяўляецца і з дапамогай спецыяльных кантэйнераў з наступным сартаваннем іх на станцыях сартавання і камунальных адходаў, — расказала намеснік генеральнага дырэктара ДА «Белрэсурс» Наталля ЛАПКО.

Асноўнымі спажывацямі шклабою ў рэспубліцы з'яўляцца шклозавод «Елізава», «Белуратара», Гомельскія шклатарны завод, Гродзенскі шклозавод і «Белшклопрам». У сувязі з незабяспечанасцю айчынным шклабам прадпрыемствы шкляной прамысловасці вымушаны закупляць шклабой за межамі Беларусі. Так, у 2011 годзе шклозаводам па імпарце было ўвезена 24,7 тысячы тон шклабою на суму 2,6 мільярд долараў ЗША, што ў 1,7 раза больш, чым у папярэднім годзе. Улічваючы нежаданне заводаў прымаць змешаны шклабой, нарыхтоўчыя арганізацыі былі вымушаны арганізаваць яго ручное сартаванне. А ў кастрычніку 2010 года паміж «Белрэсурсамі» і кампаніяй «Біндэр-Ко» былі заключаны кантракт на пастаўку завода па сартаванні змешанага шклабою коштам 5 500 000 еўра.

Вытворчая магнутасць завода складае 120 тысяч тон пры трохразнай працы. Разлікова патраба ў сьравіне пры рабоце завода ў адну змену — 4 000 тон у месца (25 тон у гадзіну і 200 тон у суткі). Такім чынам, пры дастаўцы сьравіны па чыгуначнай ветцы ў сярэднім патрабаванне ў суткі 3 вагоны, а ў месца — 65 вагонаў, для чаго трэба ўжо сёння стварыць дакладную лагістычную сістэму. У арганізацыях, якія ўваходзяць у склад «Белрэсурсаў»

і маюць чыгуначную ветку, былі створаны назапашвальныя пляцоўкі для збору змешанага тарнага шклабою ў Брэсце, Пінску, Лунінец, Кобрыве, Баранавічах, Івацэвічах, Гомелі, Бабруйску, Віцебску і Магілёве. Распачаты таксама работы па стварэнні назапашвальных пляцовак у абласцях. Так, у Брэсцкай вобласці ўжо створана 17 назапашвальных пляцовак

«У Германіі пры здачы пэт-бутэлькі чалавеку вяртаюць 25 цэнтаў. А ў нас за кілаграм шклатары ў нарыхтоўчых пунктах (гэта 3-4 бутэлькі) плаціць аж 200 (!) рублёў».

і 18 — у Віцебскай. У іншых абласцях работы па стварэнні назапашвальных пляцовак працягваюцца.

Наталля Лапка расказала журналістам, што аб'яднанам «Белрэсурс» падпісаны дагаворы аб пастаўках змешанага шклабою з 20 арганізацыямі краіны ў колькасці 10 тысяч тон. Работы па заключэнні прамых дагавораў на пастаўку змешанага шклабою працягваюцца. Аднак асноўныя праблемы звязаны са зборам шклабою ў насельніцтва:

— Па даручэнні ўрада аб'яднанам былі расставлены спецыяльныя кантэйнеры для збору шклабою ў жылым сектары Мінска. Кантэйнеры мелі спецыяльную адтуліну, а іх накрывка была наглуха закручана балтамі. Аднак калі нарыхтоўшчыкі прыхалі для таго, каб спустошыць кантэйнеры, то ўбачылі,

што крышкі цалкам адарваныя, і мінчаны пераўтварылі кантэйнеры для шкла ў звычайныя смеціцкі: іх прыстасавалі пад выкід будаўнічага смецця, адпрацаванай бытавой тэхнікі і гэтак далей...

— Шчыра кажучы, нас сёння хваляюць два пытанні: дзе расставіць кантэйнеры для збору шкла і як яны будуць напаяцца? — падзяліўся сваім бачаннем праблемы вядуцага абавязку начальніка аддзела энергетыкі Мінскага гарвыканкама Анатоля ЛАЎНЯЧУК. — На 2012 год на закупку кантэйнераў для раздзельнага збору смецця ўжо было выдзелена горадам 700 млн рублёў. Усяго ў Мінску зараз усталявана каля 14 тысяч кантэйнераў для раздзельнага збору смецця. Гэта вельмі нязначная колькасць для амаль двухмільённага горада. Але сёння перад намі пастаўлена новая задача — расставіць у сталіцы яшчэ каля 3 тысяч кантэйнераў менавіта для збору шкла.

Па-першае, востра стаіць пытанне з фінансаваннем: дзе ўзяць такія грошы? Мяркую, побач з пляцапярархоўнікамі, дзе няма смеццеравода і ўсталяваныя кантэйнеры для асобнага збору смецця, два з шасці кантэйнераў перафарбаваць у жоўты колер, каб прывучыць людзей кідаць пустыя бутэлькі менавіта ў іх. Есць пытанні і з месцам устаноўкі кантэйнераў: нашы двары настолькі запоўнены прыватнымі аўтамабілямі, што машына для збору шклатары ў іх элементарна не трапіць. Асабіста я сумняваюся, што нашы людзі панясуць

ЯК БУДЗЕ АДБЫВАЦЦА САРТАВАННЕ ЗМЕШАНАГА ШКЛАБОЮ НА НОВЫМ ЗАВОДЗЕ?

Змешаны шклабой загрузаецца ў бункер. Далей па канвееры сьравіна трапляе ў будынак завода, дзе на першапачатковым этапе пры дапамозе магніта ад шкла аддзяляюцца каларыявы металы. Затым сьравіна па канвееры падаецца на ўстаноўку для выдалення смецця і прасейвання шклабою. Буйныя фракцыі накіроўваюцца ў драблільку. Пасля таго як са шклабою выдалена буйное смецце, ён паўторна праходзіць праз прасейванне і драблільку. Далей шклабой трапляе ў ўстаноўку, якая аддзяляе прымесі каларыявых металаў. Затым ён раздзяляецца на фракцыі, у залежнасці ад памеру. Раздзяленне шклабою па колеры і выдаленне з яго керамікі і шкла з іншымі хімічнымі саствам ажыццяўляецца спецыяльнымі ўстаноўкамі. Далей, з дапамогай усмоктвання, ад шклабою аддзяляецца лёгкае смецце. Завяршэннем працэсу сартавання шкла становіцца яго раздзяленне па колеры. Шкло рознага колеру мае розны хімічны склад. На першым этапе ажыццяўляецца аддзяленне шклабою ад прымесю керамікі і іншага шкла, якое адрозніваецца па хімічным састве (напрыклад, аконнага шкла) і сартаванне па колеры. Другі этап — паўторнае аддзяленне шкла, якое адрозніваецца па хімічным састве, і найдрабнейшых металічных элементаў, сартаванне шклабою па колеру. Трэці этап — канчатковае ачышчэнне шклабою і сартаванне па колеры. Увесь працэс сартавання поўнацю аўтаматызаваны.



шклатару нават за 100 метраў ад свайго пад'езда. І тым больш не стануць яе сартавач па колерах, так, як гэта робіць у краінах Еўропы. Там нават у машынах, якія збіраюць здадзенае насельніцтвам шкло, прадугледжаны тры кантэйнеры: для раздзельнага збору карычневага, яўнага і бясколернага шкла. А ў нас кантэйнеры могуць уставаць там, дзе людзі ўвогуле не ходзяць, так як гэта зроблі, напрыклад, на вуліцы Нёманскай. На наша пытанне, як тацое магло прыйсці ў галаву, нам адказалі: «А нідзе не прапісана, дзе трэба ўстанаўліваць кантэйнеры для раздзельнага збору смецця».

Па словах спецыяліста, у Заходняй Еўропе насельніцтва удалося прывучыць да раздзельнага збору смецця, у тым ліку дзякуючы штрафным санкцыям. Але спатрэбілася для гэтага не адно дзесяцігоддзе. У той жа Германіі і Польшчы ўвогуле няма кантэйнераў для агульнага збору смецця. Есць кантэйнеры для арганікі, шкла, макулатуры, пэт-бутэлек. І калі, скажам, у кантэйнер для арганікі з'явіцца пластыкавая тара, то штраф будзе накладзены на увесь дом.

—Таму суседзі там пільна сочаць адзін за адным, — пажартаваў Анатоль Лаўнячук. — Дарчы, у Германіі пры здачы пэт-бутэлькі чалавеку вяртаюць 25 цэнтаў. Уявіце сабе: 1 еўра за 4 бутэлькі, праўда, прымаюць толькі пэт-тару, вырабленую ў Германіі. А ў нас

за кілаграм шклатары ў нарыхтоўчых пунктах (гэта 3-4 бутэлькі) плаціць аж 200 (!) рублёў. Няўжо хтосьці за гэтыя грошы будзе здаваць бутэлькі? У сваёй час адна бутэлька каштавала 12 капеек, а буханка хлеба — ад 14 да 20 капеек. А колькі сёння каштуе хлеб? Увогуле мы лічым, што ў насельніцтва павінен быць выбар: або здаць шклатару, якая не падлягае другаснаму выкарыстанню, за грошы ў нарыхтоўчыя пункты, але для гэтага трэба зацікавіць насельніцтва матэрыяла, або неціць яе ў кантэйнер. Аднак без жорсткага кантролю за раздзяленнем адходаў з адпаведнымі штрафнымі санкцыямі, мяркую, складана будзе прывучыць наш народ да раздзельнага збору смецця.

Есць, па словах Анатоля Лаўнячука, і яшчэ адна праблема — кадравая. Сёння заробак кіроўцы спецкамунаўтатрана складае 3,5 мілья рублёў, а кіроўцы грамадскага транспарту — 5,5 мілья рублёў. Яшчэ два гады ўсё было наадварот, таму людзі масава з прадпрыемства звальняюцца. — Нам не дазваляюць павышаць тарыф на вывоз смецця больш чым на 20%. Але прынязіцьшы шчыра: калі б тарыф на вывоз смецця быў не 2,5 тысячы рублёў, а 5 тысяч, ці моцна б гэта ўдарыла па сямейным бюджэце? Затое калі праблем гораду будоўжа б вырышыць, — дадаў спецыяліст.

Надзея НІКАЛАЕВА.

■ Медыяпрастора

КАЛІ «МП»

У ВАШЫМ ДОМЕ —

УСЁ ПРА МІНШЧЫНУ ВЯДОМА!

Зрабіць варты выбар сярод вялікай колькасці газет і часопісаў нашай краіны па-сапраўднаму цяжка, аднак не сакрэт: чытацкая аўдыторыя ва ўсім свеце перш-наперш аддае перавагу менавіта рэгіянальным навінам. Прычым асноўнай крыніцай такіх навін, надзейным сябрам, памочнікам і дарадцам тысяч жыхароў Міншчыны на працягу дзесяцігоддзяў з'яўляецца гадоўнае перыядычнае выданне цэнтральнай вобласці Беларусі — «Мінская праўда».

Першы нумар «МП» выйшаў 1 лістапада 1950 года, аднак паважны ўзрост — не больш чым канстатацыя факта. Перш-наперш «Мінская праўда» была і застаецца сучасным, разлічаным на самага шырокага чытача выданнем. Дзеці і падлеткі, студэнты і маладыя спецыялісты, работнікі прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, пенсіянеры — кожны з іх знаёмы на старонках газеты актуальныя і цікавыя для сябе матэрыялы. «МП» мае больш за два дзесяціці бісплатных разнастайных тэматычных дадаткаў, надае вялікую ўвагу асветленню пытанняў аховы здароўя, адукацыі, работы жыллёва-камунальнага гаспадаркі, заробкаў, пенсій і стыпендыяў, дзейнасці дзяржаўных органаў і органаў мясцовага самакіравання, захаванню культурнай спадчыны цэнтральнага рэгіёна Беларусі, адраджэнню народных традыцый, сямейных каштоўнасцяў, папулярнасці беларускай мовы. І, зразумела, газета традыцыйна прапануе самую цікавую, аперацыйную і эксклюзіўную інфармацыю аб жыцці Міншчыны і ўсёй рэгіянальнай вобласці. «Мінская праўда» — як добры і шчыры сусед: зусім добры!

Аформіць падпіску на «Мінскую праўду» можна ў любым аддзяленні сувязі як Міншчыны, так і іншых рэгіянаў краіны. Пры гэтым, нягледзячы на аб'ектыўныя цяжкасці аплата часу, «МП» прыняла няпросте рашэнне захаваць падпісную цану на трэці квартал і другое паўгоддзе без змяненняў — газета была і парнайшама даступна самым даступным сярод усіх рэспубліканскіх і абласных выданняў Беларусі.

НАВУКОЎЦЫ З БЕЛАРУСІ, РАСІІ І УКРАЇНЫ АБМЯРКУЮЦЬ АГУЛЬНУЮ ГІСТОРЫЮ

Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна: гісторыя, сучаснасць, будучыня» пройдзе 12-13 чэрвеня ў Мінску. Арганізатары канферэнцыі — аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі і прадстаўніцтва Расуспрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь — Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Мінску.

Падчас канферэнцыі прадстаўнікі акадэмічнай і ўніверсітэцкай навукі трох краін, а таксама грамадскіх дзеячын, студэнтаў і школьнікаў абмяркуюць пытанні зараджэння дзяржаўнасці ва ўсходнеславянскіх землях, палітычнае развіццё славян у сярэднявеччы, узаемаадносін Расіі і Расійскай імперыі з наваколлі краінамі, гістарычны вопыт савецкага перыяду і іншыя пытанні. Таксама будучы прэзентаваны дзве фотавыставы, адбудзецца ўзнагароджэнне пераможцаў і лаўрэатаў інтэрнэт-віктарыны, прысвечанай 200-годдзю перамогі ў вайне 1812 года.

Іван СТУЖКА.

ІЗМЕНЕННЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 14.12.2009 Г.

Сведения о застройщике:
Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество «Ладэгарант» (СЗАО «Ладэгарант»). СЗАО «Ладэгарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО.
Местонахождение: г. Минск, ул. Грушевская, 91, пом. 4Н.
Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу – рабочие часы – с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед – с 13 ч. 00 мин. – до 14 ч. 00 мин., выходные дни – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100934617.
Сведения о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет:

- 9-этажный 5-секционный 175-квартирный жилой дом № 91 по ул. Грушевская в г. Минске;
- 15-17-этажный односторонний 82-квартирный жилой дом № 15 по ул. Маяковского в г. Минске со встроенно-пристроенными помещениями подземного гаража-стоянки, магазина и аптеки;
- 7-этажный 5-секционный 135-квартирный жилой дом № 3 по ул. Щорса.
- 15-этажный односторонний 89-квартирный жилой дом № 8 по ул. Щорса-3я.
- 9-этажный 4-секционный 135-квартирный жилой дом № 1 по ул. Щорса.

Лицензия на право осуществления деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I, II уровней ответственности и проведения инженерных изысканий для этих целей» № 02250/0005789 со сроком действия по 29.11.2014 г., выданная Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Цель проекта – строительство объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами административно-общественного назначения в квартале застройки в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, II этап» – жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, включающие в себя: жилой дом № 3 по генплану – 10-этажный, 7-секционный, 261-квартирный; жилой дом № 2 по генплану – 9-этажный, 4-секционный, 135-квартирный; административное здание № 2а по генплану – 8-этажное, 1-секционное, с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, путем заключения договоров создания объектов долевого строительства.

Сведения о сроках реализации.
Начало строительства – июль 2009 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – II-ое полугодие 2012 г.

У застройщика имеются:
– решения Мингорисполкома от 24.11.2005 г. № 2080 о предоставлении земельного участка;
– проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу в РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» (заключения от 12.03.2008 г. № 637-5/08; от 12.03.2008 г. № 636-5/08; от 14.03.2008 г. № 648-5/08; от 10.06.2008 г. № 1388-5/08; от 10.06.2008 г. № 1390-5/08; от 10.06.2008 г. № 1391-5/08; от 10.06.2008 г. № 1392-5/08; от 04.08.2010 г. № 873-15/10), государственную экологическую экспертизу (заключение № 391 от 17.12.2007 г.);
– решения Мингорисполкома о разрешении на строительство № 2378 (I) от 09.10.2008 г., №966 от 29.04.2010 г.
– разрешение на производство строительно-монтажных работ от 16.07.2009 г., от 16.07.2010 г., от 05.04.2011 г., от 21.04.2011 г., от 21.02.2012 г. № 2-203Ж-036/09.

Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, пересечение улиц Щорса – Железнодорожная в квартале застройки в границах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса.
Количество предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства:
Детское кафе – 210,3 кв.м.
Офис – 79,68 кв.м.

Цена одного квадратного метра в помещении административного назначения общей площади нежилых помещений (без отделки) составляет – 5 000 000 белорусских рублей.

Цена одного машино-места – 106 000 000 белорусских рублей.
Данные о правах Застройщика на земельный участок: земельный участок предоставлен Застройщику решением Мингорисполкома от 09.10.2008 г. № 2378(I) площадью 35784 кв. м, граничит с земельными участками г. Минска, УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

Элементы благоустройства: создаются площадки для отдыха, занятия спортом, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие проездов к дому – двухслойный асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка, дорожек и площадок – спещисмес и плитка.

Общее имущество дольщиков – межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыша, теплоизоляция, крышная котельная, несущие, ограждающие конструкции, оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы благоустройства и озеленения.

Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – II-е полугодие 2012 г.

Сведения о договорах строительного подряда:
Договор подряда с ООО «Буд-М» № 1-09 от 20.05.2009 г.
Условия заключения с информацией по проекту:
по тел.: 8-017 219-78-22, VELCOM 8-029 3042784, МТС 8-033 6372565, на сайте www.lada.by либо по адресу: ул. Грушевская, 91, пом. 4а, 5. 11.06.2012 г.

УНП 100934617

3 ПЕСНИ СЛОВА НЕ ВЫКІНЕШ

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

— Гэта літаратура, з якой пачалося наша духоўнае адраджэнне, — адзначае Віктар Шніп. — Факсімільныя выданні ажыццяўляліся дзякуючы сумесным праектам выдавецтва з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Але да юбілею класікаў беларускай літаратуры падрыхтаваны шэраг выданняў. Напрыклад, кнігі ў серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі».

4. МУЗЫКА СЛОЎ

Успамінаць класікаў хацелася і падчас канцэрта, прысвечанага ім. Цікава, як бы яны самі ацанілі тыя песні, якія былі створаны на іх словы? Ці тыя, якія ствараюцца зараз? Цікава, бо ў іх паэтычных творах, нават калі іх чытаеш, адчуваецца мелодыя, а рыфмы, здаецца, самі прысочыліся. І часам думаеш, што кампазітар пачуў тую мелодыю, якая існавала ў момант стварэння верша ў сэрцы пачына. Інакш як патлумачыць, што так арганічна ўспрымаюцца і адрозныя мелодыі на словы Купалы і Коласа. Што ні песня — то асобны настрой. І пра іх ніколі не скажаш, што гэтыя песні на адзін дзень: кранаюць і дзядулю з бабулямі, і мам з татамі, і іх дзяцей. Прычым, як вядомыя ўжо шлягеры, так і новыя творы. Насамрэч паэзія Песняроў пакідае і сучасным кампазітарам вялікую прастору для творчасці: не ўсё іх вершы яшчэ пакладзены на музыку.

Эдуард Зарыцкі — адзін з кампазітараў, які чэрнае натхненне менавіта ў класічнай беларускай паэзіі. У яго ўжо быў цыкл з 10 песень на словы Якуба Коласа. Але ў фестывальнай праграме, прысвечанай юбілею класікаў, прагучала некалькі прэм'ер — песень на словы Янкі Купалы і Якуба Коласа. І адна песня, прысвечаная ім, — «Дзве зоркі» на словы Васіля Жуковіча, якую праспявалі дуэтам маладыя прыгожыя хлопцы, пераможцы конкурсу ў Маладзечне: Дзмітрый Качароўскі і Аляксандр Салаўёў. Гэтая песня і дала назву гадоўнай праграме фестываля, падрыхтаванай Нацыянальным канцэртным аркестрам Беларусі.

— Амаль усе мае песні — на беларускай мове, есць цэлыя цыклы на словы розных паэтаў: Коласа, Караткевіча, Багдановіча, есць песні на словы паэтаў, на вершы якіх не асабліва бяруцца пісаць песні — Багушэвіча, Чачота... У песенных цыклах я, напэўна, чэмпіён, — прызнаецца Эдуард Зарыцкі. — Мне гэта вельмі цікава, таму што есць магчымасць гэтым паэтам надаць сучаснае гучанне — праз выкананне аркестра. Я да нашых класічных паэтаў стаўлюся, як да сваіх аднагодкаў. Можна, таму ў нас атрымліваюцца сучасныя песні.

Праз сучасныя рытмы сапраўды можна выхоўваць любоў да беларускага слова. Вось бы сучасныя песень з'яўлялася больш, ды каб яны

не выглядалі асобнымі, амаль выставачна-музейнымі экзэмплярамі... А каб сапраўды «пайшлі ў народ», каб хацелася іх спяваць проста таму, што хочацца спяваць менавіта па-беларуску. Як **міністру культуры Паўлу Латушчу**.

— Памятаю з дзяцінства: мае дзядулі, бабулі, бацькі, калі збіраліся на святы, заўсёды спявалі. Шчыра скажу: калі да мяне ў госці прыходзяць сябры і мы спяваем пад гітару, я, выкарыстоўваючы сучасныя тэхналогіі iPad, знаходжу беларускую песню, якую мы пазней спяваем. За вечар можам заспяваць 20, 30, а то і 40 беларускіх песень. У большасці — беларускамоўныя. Я хацеў бы, каб традыцыя, якая прыйшла ад нашых прадзедаў, сёння развівалася ў беларускіх дамах, кватэрах, хатах, і была перададзена нашым дзецям. І яны, калі стануць дарослымі, таксама будуць спяваць беларускія песні... Я перакананы, што Беларусь мае багатую песенную традыцыю, менавіта беларускамоўную, якая ідзе з глыбіні стагоддзяў і якая, дзякуючы Богу, захавана. На падставе гэтай традыцыі мы можам развіваць сучаснае песеннае слова і сучасную беларускую песню. Фестываль у Маладзечне

з'яўляецца апафеозам гэтай працы. Зразумела, што гэтая праца павінна мець сістэмны характар, штодзённы. Міністэрства культуры стымуюць разнастайныя песенныя праекты, звязаныя з падтрымкай беларускага песеннага слова, беларускага песеннага мастацтва. Так, у мінулым годзе мы рэалізавалі праект «Залатая калекцыя беларускай песні», якім прадманастравалі, што ў XX стагоддзі і на пачатку XXI было створана шмат цікавых шлягерных папулярных беларускамоўных песень. Гэты праект прадстаўлены ў Маладзечне на асобным канцэрце дзякуючы артыстам Маладзёжнага тэатра эстрады. Гэтым праектам мы хацелі паказаць усім кампазітарам і паэтам, што вярта пісаць песні на беларускую мову!

Зразумела, мы фінансуем і іншыя праекты: напрыклад арт-група «Беларусь» прадставіла праграму «Сувесныя кіты на беларускую мову». Падобныя праекты мы будзем падтрымліваць. Вельмі важна, каб гэтая праца праводзілася ў дамах культуры, у цэнтрах культуры, у клубах, у рэгіёнах, на вёсцы, асабліва з моладдзю, каб яна спявала беларускія песні, танцавала беларускія танцы, каб захоўвалася беларуская нацыянальная традыцыя. Тое, што ўжо пачулі ў Маладзечне, можа паслухаць і ўся краіна. Белтэлерадыёкампанія пакажа асноўныя канцэрты 15 і 16 чэрвеня ў вечаровым эфіры. Ды што казаць — бадай што ў нашым. Можна, гэта якраз і заінтрыгуе моладзь? А астатнім дадаць упартасці ў жаданні дакакацца беларускага слова ў нашым тэлеэфіры.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ, Ларыса ЦІМОШЫК.

Аднарукі бандытаў... абрабавалі

У Віцебску ўкраіні грошы з сейфа залы гульнявых аўтаматаў.

Пра гэта паведамілі ў Кастрычніцкі раённы аддзел унутраных спраў адміністрацыі прыватнага прадпрыемства. Каля шасці гадзін наведвальнік у зале гульнявых аўтаматаў, скарыстаўшыся няўважлівацю адміністратара, з незачыненага сейфа ўкраў грашовую вырочку. Злодзей забраў больш за 1,1 мільёна рублёў. Міліцыянерамі былі затрыманы 22-гадовы непрацуючы мясцовы жыхар.

«Узялі» ламбард

Ламбард «узвалі» два зладзеі ў Віцебску. Знаходзячыся днём у памяшканні ламбарда фірмы «Кабані і К» па вуліцы Чкалова, з незачыненай шафы зламаныякі здзейснілі крадзеж больш за 13,8 мільёна рублёў.

Зладзеі былі затрыманы міліцыяй пры дапамозе службовага сабакі. Высветлілася, што на злычынства пайшлі два раней судзімыя, непрацуючы мясцовыя жыхары 1985 і 1987 гадоў нараджэння.

Апёксы ад вогнішча

Чатырохгадовы хлопчык атрымаў апёкі падчас адпачынку з бацькамі на берэзе возера Лукомльскае пры распальванні вогнішча.

Дзіця шпіталізаваны ў Новалукомльскую цэнтральную раённую бальніцу з апёкамі 2-3 ступені твару, шыі, правай рукі, цела. Стан дзіцяці цяжка. Пра гэта паведамілі ў Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

■ Сітуацыя

ПАЗБАЎЛЕННЕ БАЦЬКОЎСКИХ ПРАВОЎ НЕ ЗНАЧЫЦЬ, ШТО ВЫ ЎЖО НЕ БАЦЬКІ...

У рэдакцыю газеты прыйшоў ліст ад шматдзетнай жанчыны, у якой дзяцей забралі ў прытулак з-за таго, што яна пакутуе ад алкагольнай залежнасці. Жанчына прасіла разабрацца ў незвычайнай справе: яна лічыла, што ўжо вылечылася і можа выхоўваць дзетак сама, але органы апекі ўсе роўна падалі дакументы ў суд на пазбаўленне яе бацькоўскай правоў. Я яшчэ не ведала, піша яна праўду ці не, але мяне ўразіў той факт, што жанчына адважылася напісаць пра сваё няпросте жыццё толькі для таго, каб вярнуць дзетак. А значыць, іх будучыня ёй неабяйкаявая, нягледзячы на залежнасць...

Чаму так здарылася, што ў яе забралі дзетак? У лісце яна піша так: «Я не заўсёды жыла правільна, але заўсёды была не горшай за іншых.

...Усё скончылася ў адзін дзень, калі забралі дзяцей у прытулак (было гэта пасля смерці брата). У прытулак ездзіла жонкую вольную хвіліну, тэлефанавала сама і дзеці тэлефанавалі. Я, як магла, становілася на «роўную дарогу». Прайшло тры месяцы, і мне паабяцалі вярнуць дзяцей. Але нечакана да нас (сама я была на працы) прыехала праверка, якая ўбачыла ў нашай кватэры п'янага мужа і яго палюбоўніцу. Дзяцей не вярнулі... У прытулку было мала дзяцей — гэта асноўная прычына. А падтрымаць мяне ніхто не захачаў, бо я хто — была алкаголік. Плакала, але сабрала сілы і пралічылася, падала на развод.

Зноў быццам бы добра, я і дзеці планавалі як будзем жыць далей. Як і зноў праблемы. У дзень, калі я дзякуючы, не расцялілася карова. Паводле слоў кіраўніка і загадчыка фермы, здарылася гэта па маёй віне: маўляў, была п'яная...

Галіна (так зваліць жанчыну) лічыць, што менавіта з-за гэтых абставін ён не вярнулі дзетак. Цяпер да суда дзеці Галіны знаходзяцца ў Шчучынскім раённым сацыяльна-педагагічным цэнтры. Дырэктар прытулку, калі даведлася пра ліст, які прыйшоў у рэдакцыю, нават узрадавалася. Яна спадзяецца, што артыкул у газеце дапаможа работнікам прытулку і органаў апекі «дастукацца» да Галіны.

— Галіна Баляславаўна, на мой погляд, любіць дзяцей, — гаворыць дырэктар Шчучынскага раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтры Дзіна ВАЙЦЮЛЬ. — Проста мець нейкае пачуццё да дзяцей добра, але патрэбна яшчэ

кагольнай залежнасці, і праца з псіхалагам, і педагагічныя трэнінгі, і наладжванне добрых умоў у кватэры, і праца без прагулаў і парушэння дысцыпліны, і іншае... Больш за тое, гэтыя планы выдаюць бацькам на рукі і яны падліваюцца пад імі.

— Наша асноўная задача — вярнуць дзяцей у біялагічную сям'ю, — гаворыць Дзіна Яўгенаўна. — Мы дзеля гэтага і працуем! Толькі тады, калі не атрымавацца, мы разглядаем іншыя варыянты: прымная сям'я, апека. І самыя няўдалы варыянт — дзіцячы дом ці школа-інтэрнат. Сям'янаццатага красавіка мы павінны былі падаць дакументы на вяртанне дзяцей Галіне і Юрыю, але пры ўмове, што кожны пункт плана, які мы для іх склалі, выкананы. На выкананне ўсіх мерапрыемстваў адведзена паўгода. Яны таксама ведалі, што 17 красавіка камісія будзе прымаць рашэнне: ці вярнуць дзяцей бацькам, ці падаваць дакументы ў суд на пазбаўленне бацькоўскай правоў.

Усё ішло добра. Галіна і Юры дзеля сваіх дзяцей кінулі піць, хадзілі на працу, у кватэры нават маленькі рамонт зрабілі. На працяг некалькіх месяцаў Галіну і Юрыя наведвалі вельмі часта, і яны заўсёды былі цвярозыя, а ў кватэры было прыбрана і чыста. Самі бацькі некалькі разоў на

чарговай праверкай да іх у кватэру. Дзевяці нам адразу не адчынілі. Але было зразумела, што ў сямі пачаліся непрыемнасці. З кватэры валіў едкі дым (на шчасце пажару ўдалося пазбегнуць). Нарэшце на парозе з'явіўся п'яны гаспадар. Ён сарваўся... Галіны дома не было, але была іншая жанчына... І мы пайшлі адтуль вельмі разгубленыя, бо вельмі баяліся, што і Галіна пачне піць у такой сітуацыі.

На наступны дзень дзверы камісіі адчыніла сама гаспадыня. Яна была цвярозая і плакала. Галіна баялася, што сітуацыя з Юрам неяк паўплывае на магчымасць вяртання дзяцей... Сама ж Галіна не піла, і спецыялісты, як і раней, спадзяваліся, што дзеці вярнуцца да маці. Аб гэтым яны і сказалі бацькам на перадапошнім пасяджэнні. Дзеці з нецярпеннем чакалі 17 красавіка. Ім здавалася, што яны ўжо амаль дома. У прытулку сталі рыхтаваць дакументы на вяртанне хлопцаў дадому. Заставалася пару тыдняў да апошняга пасяджэння. Усе дакументы былі гатовы. Работнікі прытулку, спецыяліст па справах непаўналетніх, участковы інспектар з РУУС пісалі, што ўмовы для пражывання дзетак створаны. І толькі ў апошні момант прыйшла дрэнная навіна з працы: зноў пачалі піць.

Дырэктар прытулку і сама вельмі засмуцілася з-за таго, што Галіна ў апошні момант сарвалася. Яна сваімі вачамі бачыла, як дзеці чакаюць сваю маці, як спадзяюцца, што яна перастане піць. Яна бачыла, як сама Галіна любіць сваіх дзяцей, як сумуе па іх...

тыдзень прыходзілі да дзяцей. Спецыялісты радаваліся ўдалай працы з сям'ёй. Усе характарыстыкі — і са школы, і з працы, і з міліцыі — прыходзілі станоўчыя. Кіраўнік прадрываўства, на якім працуюць Юры і Галіна, прыслаў нават спецыялістаў, каб імі ў кватэры правалі ваду. А супрацоўнікі прытулку дамовіліся перавесці дзяцей у школу і дзіцячы садок, які знаходзіцца побач з працай бацькоў. Увогуле рабілі ўсё, толькі каб сямі пасля ўз'яднання было зручнай жыць.

— Але ж ведаецца, ад алкагольнай залежнасці не так проста пазбаўцца, — гаворыць Дзіна Яўгенаўна. — Аднойчы мы прыйшлі з



Натуральна, нягледзячы на аб'яцанні Юры і Галіны, што яны зноў пралецаць, было прынята рашэнне падаваць дакументы ў суд. Тым больш што па законе мы не маглі больш трымаць у сябе дзяцей. Магчыма, Юрыю і Галіне патрэбна трохі больш чым паўгода, каб навучыцца стрымліваць сябе.

Калі я завітала ў дом да Галіны, яно ўжо вярнулася з працы. І была цвярозая. Жанчына, як і раней, не згодная з рашэннем камісіі. І спадзяецца, што суд вырашыць не пазбаўляць яе бацькоўскай правоў. Галіна жыве толькі гэтай надзеяй і ва ўсім вінаваціць... дрэнную характарыстыку з працы.

— Я паступіў па сумленні, — прызнаецца Мікалай ЖАЛЯЗОВСкі, кіраўнік сельскагаспадарчага прадрываўства, на якім працуюць Галіна і Юры. — У мяне некалькі такіх работнікаў, і я раблю ўсё, толькі б яны не пілі: прапаную машыну, даю аванс, толькі б людзі ехалі і кадыраваліся. Мне гэта, як кіраўніку, выгадна... Мне лепш, калі людзі працуюць, а не піюць. Што ж датычыцца Юры і Галіны... Калі яны не пілі, іх неспраўнаць нечым так і пісяў — не піюць. Калі сарваліся, што ж рабіць... Тым больш справа тычыцца жыцця дзяцей. Нават, калі на хвіліну сабе уявіць: мы пашкадавалі Галіну і Юрыя, утаілі праўду і напісалі, што яны не пілі і тады дзетак вярнулі бацькам, якія пакуль яшчэ не поўнацэнна пазбавіліся ад алкагольнай залежнасці. Няўжо мы так дзяцей больш шчаслівымі зробім? І яшчэ добра, каб бяды ніякай не здарыцца... А калі што, то як потым з гэтым жыць?

Дырэктар прытулку і сама вельмі засмуцілася з-за таго, што Галіна ў апошні момант сарвалася. Яна сваімі вачамі бачыла, як дзеці чакаюць сваю маці, як спадзяюцца, што яна перастане піць. Яна бачыла, як сама Галіна любіць сваіх дзяцей, як сумуе па іх...

— Пазбаўляць Галіну і Юрыя бацькоўскай правоў ці не, будзе вырашаць суд, — гаворыць Дзіна Яўгенаўна. — Галіна Баляславаўна знайшла грошы на адваката і будзе змагацца за сваіх дзетак. Я лічу гэта яшчэ адным дасягненнем. Да таго ж цяпер яна не п'е. І нават, калі суд пазбавіць Галіну і Юрыя бацькоўскай правоў, гэта не значыць, што яны страцяць дзяцей назавоўсім ці перастануць быць іх бацькамі. Яны так ці інакш будуць удзельнічаць у выхаванні дзяцей, калі так жа часта будуць іх наведваць, як цяпер. Больш за тое, яны абавязкова фінансава будуць удзельнічаць у выхаванні хлопцаў, бо іх абавязуе плаціць аліменты.

Да таго ж пасля рашэння суда ў іх яшчэ будзе паўгода, каб паспрабаваць вярнуць бацькоўскія правы. Дзетак Галіны і Юрыя не адрапаць у інтэрнат, над імі гадзіла нечым так і пісяў — не піюць. Калі сарваліся, што ж рабіць... Тым больш справа тычыцца жыцця дзяцей. Нават, калі на хвіліну сабе уявіць: мы пашкадавалі Галіну і Юрыя, утаілі праўду і напісалі, што яны не пілі і тады дзетак вярнулі бацькам, якія пакуль яшчэ не поўнацэнна пазбавіліся ад алкагольнай залежнасці. Няўжо мы так дзяцей больш шчаслівымі зробім? І яшчэ добра, каб бяды ніякай не здарыцца... А калі што, то як потым з гэтым жыць?

Наталля ТАЛВІНСКАЯ

■ Карані

ВЁСАЧКА МАЯ, ВЁСКА-ЧАРАЎНІЦА...

Хто ўмее працаваць, той умее адпачываць. Доказам гэтага з'явілася святая вёска Балоты Кобрынскага раёна.

Дзякуючы загадкам сельскага клуба Таццяне Ігнацюк, мастацкаму кіраўніку народнага хору Балотскага сельскага клуба Ірышэ Вярціцкай і рупнай падтрымцы Васіля Бокі, старшыні адзінай арганізацыі прафсаюза Брэсцкага філіяла РУП «Белтэлекам», ужо трэці год у чэрвені ладзіцца сапраўднае свята для вясцоўцаў. Святая вёска не проста забава. Яна збліжае людзей не толькі ў межах вясковага калектыву, бо на святая з'яджаюцца людзі з усіх ваколіц. У дварах не хапае месца аўтамабілям: багатыя хаты на дзяцей, часцей — чацвёра, зрэдку — двое. Таму ёсць каму і грады ў дзень суботні папалось, і песню бацькоў зацягнуць, каб рэха па ваколіцах пайшло. Трывалымі каранямі маюццацца да роднай глебы маладыя семі Сяргея і Святланы Левых, Мікалая і Галіны Кандрэяц, Эдуарда і Вольгі Ігнацюк, Аляксандра і Таццяны Клімук, Марыі і Сцяпана Левых ды шмат іншых.

Удзельнікі свята мелі магчымасць атрымаць сапраўдную асалоду, слухаючы выступленне народнага хору «Вербніца» Брэсцкага філіяла РУП «Белтэлекам» пад кіраўніцтвам Віктара Фаісавы, і дакрануцца сэрцам да лірычных песень вакольнай групы народнага хору «Брастаўчанка».

Святая вёска — кампас, які вядзе ўсіх да каранёў сваіх продкаў, вяртае да вытокаў, яднае мінулае з будучым, дае надзею на шчаслівы лёс вёскі.

Вёска Балоты мае багатую гісторыю, якую добра распавядае ўсім цікавым бібліятэкар-краязнавец Ніна Демідэвіч. Першая назва вёскі — Ліпецк, дзе гаспадаром у той далёкі час быў пан Скроцкі. 180 гадоў таму яго маёнтак знаходзіўся ва ўрочышчы «Стаў». (Назва замацавалася да гэтых дзён.)

Памешчык быў езуітам. Яго дачка выйшла замуж за камандзіра палка драгунаў Гана, які пры

Кацярыне II будаваў дарогу да Кобрына. Адтуль і пайшло: маёнтак пана Гана. А цяперашняя назва вёскі бярэ пачатак ад Стальнінскай рэформы. Тэрыторыю ён называў па-польску «Блоты». Назва пашырылася і замацавалася.

Доўгі час на ўзгорку сярод вёскі стаяў млын-вятрак. Шмат карысці прыносіў вясковаму людзю. Пабудоваў яго Рыгор Дрозд у 1931 годзе. Час зрабіў сваю справу: крылы не змаглі лавіць свежы вецер — драўляныя канструкцыі не вытрымалі. Але ў млына з'явіўся новы гаспадар Васіль Васільевіч Новік, які перавёз вятрак на сваю ўласную аграздычу «Студзінка». У вясцоўцаў ёсць надзея, што зноўдзяць грошы на карысную справу і ўмякнецца сівым вусам млыннар-экскурсавод тым, хто завітае адпачыць на аграздычу.

Нездарма кажучь, што вёска моцная самабытнасцю, адметнасцю, сваімі традыцыямі. Разуменне гэтага ёсць у жыхароў не толькі старэйшага пакалення, але і моладзі. Наталля Дамітрыёўна Уласевіч, настаўніца роднай мовы і літаратуры, любіць мясцовы фальклор і з любоўю даносіць сваім вучням. Культурны пласт, замацаваны стагоддзямі, збіраецца ў краязнаўчыя папкі. Ірыну Паўлаўну Юры ў вёсцы называюць жывой энцыклапедыяй народных песень і абрадаў. Яна ахвотна спявае ў вясковым хоры, даносіць непатуторныя мелодыі да нас. Прыказкі і прымаўкі, загадкі, народныя танцы і гульні, вясельна-караважны абрад «Зборная субота» — гэта ўсё блізкае і роднае, яно рупна сабранна і надзейна захоўваецца. Зараз фальклорная група хору рыхтуецца на Палескі фестываль «Там, па маёвай расе», які адбудзецца ў Польшчы 14-15 чэрвеня.

Ніна ДРЫК



■ Ну і ну!

АНГЛАМОЎНАЯ МАГІСТРАТУРА АДКРЫВАЕЦА Ў БДЭУ

Падрыхтоўка на англійскай мове магістраў у галіне міжнароднага гандлю і міжнароднай гандлёвай палітыкі адкрываецца ў Беларускай дзяржаўнай эканамічнай універсітэце ў 2012/2013 навучальным годзе.

Праграма ўключае шэраг унікальных вучэбных курсаў, якія не маюць рускамоўных аналагаў у нашай краіне. Магістарская праграма будзе распрацавана на кафедры су-светнай эканомікі БДЭУ пры тэхнічнай падтрымцы адукацыйнага цэнтры Сусветнай гандлёвай арганізацыі, Віртуальнага інстытута Канферэнцыі ААН па гандлі і развіцці і Берлінскага ўніверсітэта прыкладных навук, якія з'яўляюцца партнёрамі магістарскай праграмы. Навучанне магістрантаў будзе весціся як сіламі выкладчыкаў БДЭУ, так і аічыннікі і замежнымі экспертамі ў галіне міжнароднай эканомікі і гандлёвай палітыкі з выкарыстаннем навіейшых адукацыйных тэхналогій.

Набраў на новую магістарскую праграму будучыя беларускія, так і замежныя грамадзяні. Навучанне будзе платным: для беларускіх грамадзян кошт аднаго года навучання складае 2 900 долараў ЗША, а для замежных грамадзян — 3 500 долараў. Працягласць праграмы складае 1,5 года.

Мяркуюцца, што атрыманні веды і спецыяльныя навыкі будучы запатрабаваны пры рабоце выпускнікоў магістарскай праграмы ў Міністэрстве ўнутраных спраў, Гандлёва-прамысловыя палаца, дыпламатычных прадстаўніцтвах і прадстаўніцтвах краіны ў міжнародных і рэгіянальных арганізацыях, а таксама ў службах знешнеэканамічнай дзейнасці прадрываўстваў.

Нагадаем, што тры гады таму першай ВНУ ў краіне, якая распачала падрыхтоўку замежных грамадзян на англійскай мове, стаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Літаральна ў маі адбыўся першы выпуск з англамоўнай магістратуры інашэземцаў, якія на англійскай мове і пісалі, і абаранялі свае магістарскія дысертацыі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Пад рэдакцыяй майстра спорту Уладзіміра СыЧОВА.

Чорныя: Кре4, Лх5, Са7, Сб3, Ке3, пп. б6, с4, е7, г3, g4 (10).
Мат за 3 хады.
У. Сычоў «Маскоўскі конкурс», 2006 г. 2 прыз



Белья: Кра6, Фа8, Ле6, Лф8, Се5, Сg6, пп. б2, d5, e2, f5 (10).



Белья: Крд8, Фf8, Лb1, Сb7, Кd6, Ke1, пп. a5, d3 (8).
Чорныя: Крb4, пп. a6, b2, b3, b5 (5).
Мат за 3 хады.
Чакаем вашых адказаў.
ПРАВЕРЦЕ СВАЕ АДКАЗЫ
Змшчаем рашэнні кампазіцыі, апублікаваныя 17 красавіка, 17 мая і 29 мая г.г.
Двуххадówka. 1. Фg1! — цугцванг. 1. Крд5/d6 2. Фсх5, 1... Крf4 2. Фg3х, 1... Сf3g2/h1/h7 2. Фd4х, 1... Сd5 2. Сс7х
Троххадówka. 1. Кg4! — цугцванг. 1... Фb4 2. Ф:b4, 1... Ка5 2. Лd2+, 1... Кg1 2.

■ Кватэрнае пытанне

КАЛІ МУЖ ПРАЦАЗДОЛЬНЫ...

Я — інвалід, жыву ў аднапакаёвай кватэры сацыяльнага карыстання, збіраюся заключыць шлюб і ўжо ведаю, што муж да мяне пераехаць можа... Не ведаю, якія правы ён будзе мець, калі ў гэтай кватэры застанецца адзін? Л. Ш., г. Мінск.

У адпаведнасці з Тыповым дагаворам найму жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду (зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 сакавіка 2006 г. № 371), наймальнік сапраўды мае права ўсяляць у яго жонку (мужа), сваіх непаўналетніх і паўналетніх непрацаздольных дзяцей і непрацаздольных бацькоў, якія не маюць у гэтым населеным пункце жылых памяшканняў ва ўласнасці або жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў карыстанні на падставе дагавора найму.

У выпадку выезда наймальніка такога жыллага памяшкання на пастаяннае пражыванне ў іншае жылное памяшканне або яго смерці такі дагавор скасоўваецца (спыняецца).

Калі непрацаздольныя паўналетнія члены сям'і наймальніка, якія пражываюць разам з ім, не маюць у карыстанні жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду на падставе дагавора найму або ва ўласнасці іншага жыллага памяшкання ў гэтым населеным пункце агульнай плошчай 15 кв. метраў і больш (у г. Мінску — 10 кв. метраў і больш) на аднаго чалавека, якое адпавядае ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням, з адным з іх заключаецца дагавор найму жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Калі працаздольныя паўналетнія члены сям'і наймальніка, якія пражываюць сумесна з ім, не маюць у карыстанні жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду на падставе дагавора найму або ва ўласнасці іншага жыллага памяшкання ў гэтым населеным пункце агульнай плошчай 15 кв. метраў і больш (у г. Мінску — 10 кв. метраў і больш) на аднаго чалавека, якое адпавядае ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням, з адным з іх заключаецца дагавор найму жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду тэрмінам да 10 гадоў.

На працягу названага тэрміну грамадзянам, якія пражываюць у гэтым жылым памяшканні, прадстаўляецца пазачарговае права ў паляпшэнні жылльвых умоў шляхам будаўніцтва (роканструкцыі) або набыцця жыллага памяшкання з дзяржаўнай падтрымкай.

Пасля заканчэння тэрміну дзеяння ўказанага дагавора пражываючы ў гэтым жылым памяшканні грамадзяне падлягаюць высяленню ў судовым парадку без прадстаўлення іншага жыллага памяшкання.

Віктар САВІЦКІ

■ Песню бярэць з сабой...

МАЛІТВА

Жыццё Уладзіміра Мулявіна ўспрымаецца як песня. Беларуска — светлая, прамяністая і вельмі мілагучная, што і п'яшчотай ахіне, і мукнасцю натоліць, і да справядлівасці пакліча. А сам артыст паўстае ў абліччы апостала, які ўслаўляе Беларускай край і моліцца за яго.

Песня «Малітва» Я. Купалы і А. Молчана стала вяршынёй у выканальніцкай дзейнасці Уладзіміра Мулявіна. Ён добра ведаў творчасць Янкі Купалы, натхнёўся ёю, паводле яго твораў напісаў оперу-прыпявае «Песня пра долю». Таму і гэтая песня стваралася Алегам Молчанам пры непасрэдным удзеле спевача. І яна загучала магутна, велічна, сцявяджальна. І на канцэртах «Песняроў», і на фестывалях, у якіх яны ўдзельнічалі ў апошнія дзесяцігоддзі.

Уладзімір Мулявін з годнасцю і гонарам нёс беларускаю — народную і аўтарскую — песню, пабуджаючы сучаснікаў далучыцца да спеву. Бо песняй маўцацца патрыятычны дух, гартуецца воля, прасвятляюцца пачуцці і вера. Народ бёз сваёй песні — не народ, а шарогавае насельніцтва. У нашай малюўнічэй прасторы нельга не спяваць. Тут сама зямля спявае. Спеўна гудуць лясы, гаі, бясконная мелодыя цягнецца над азёрамі і рэчкамі, а людзі падхліпваюць яе, уплятаюць саргаты душой словы і перадаюць далей... Уладзімір Мулявін прывяціў сваё жыццё высокароднай справе — пашырэнню беларускай песні. І яно само стала вольнай песняй...

Тэкст Янкі Купалы Музыка Алега Молчана
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі,
Распетаю буду маліцца душой,
Каб чорная доля з мяцеліцаў шумамі
Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.

Прыпеў:
Малюся я небу, зямлі і прастору,
Магутнаму Богу — Усвешу маюсь
Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору
За родны народ Беларусі.

*Я буду маліцца да яснага сонейка,
Няшчасных зімой саграваць сірацін
Прыветна па збожных гульнях гонейках,
Часцей заглядаці да цёмных хацін.*

Прыпеў.
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі,
Распетаю буду маліцца душой,
Каб чорная доля з мяцеліцаў шумамі
Не вылі над роднай зямлёй, над табой.



Гэтай песняй калегі, сябры віншуюць прафесара Вячаслава Рагойшу з юбілеем!

Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН

Шахматы

ПЯЦЬ ХВІЛІН НА РОЗДУМ
А. Бондар «Шахматы ў СССР», 1946 г. 3 прыз



Белья: Кра6, Фа8, Ле6, Лф8, Се5, Сg6, пп. б2, d5, e2, f5 (10).

Пад рэдакцыяй майстра спорту Уладзіміра СыЧОВА.

Чорныя: Кре4, Лх5, Са7, Сб3, Ке3, пп. б6, с4, е7, г3, g4 (10).
Мат за 3 хады.
У. Сычоў «Маскоўскі конкурс», 2006 г. 2 прыз



Белья: Крд8, Фf8, Лb1, Сb7, Кd6, Ke1, пп. a5, d3 (8).
Чорныя: Крb4, пп. a6, b2, b3, b5 (5).
Мат за 3 хады.
Чакаем вашых адказаў.
ПРАВЕРЦЕ СВАЕ АДКАЗЫ
Змшчаем рашэнні кампазіцыі, апублікаваныя 17 красавіка, 17 мая і 29 мая г.г.
Двуххадówka. 1. Фg1! — цугцванг. 1. Крд5/d6 2. Фсх5, 1... Крf4 2. Фg3х, 1... Сf3g2/h1/h7 2. Фd4х, 1... Сd5 2. Сс7х
Троххадówka. 1. Кg4! — цугцванг. 1... Фb4 2. Ф:b4, 1... Ка5 2. Лd2+, 1... Кg1 2.

Белья: Крд8, Фf8, Лb1, Сb7, Кd6, Ke1, пп. a5, d3 (8).
Чорныя: Крb4, пп. a6, b2, b3, b5 (5).
Мат за 3 хады.
Чакаем вашых адказаў.
ПРАВЕРЦЕ СВАЕ АДКАЗЫ
Змшчаем рашэнні кампазіцыі, апублікаваныя 17 красавіка, 17 мая і 29 мая г.г.
Двуххадówka. 1. Фg1! — цугцванг. 1. Крд5/d6 2. Фсх5, 1... Крf4 2. Фg3х, 1... Сf3g2/h1/h7 2. Фd4х, 1... Сd5 2. Сс7х
Троххадówka. 1. Кg4! — цугцванг. 1... Фb4 2. Ф:b4, 1... Ка5 2.

НЕ ЛАГІЧНА? АЛЕ ЗАКОННА

Мой брат у сувязі з хваробай, звязанай з наступствам катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, мае права на 50-працэнтную зніжку з платы за тэхнічнае абслугоўванне жыллага дома. У той жа час плату на капітальны рамонт яму налічваюць у памеры 100% ад поўнай сумы (без уліку зніжкі) платы за тэхнічнае абслугоўванне. Не лагічна... І наўжо правільна? А. С., г. Мінск.

Сапраўды, згодна з падп. 3.12 арт. 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 г. № 239-З «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», грамадзяне, якія захварэлі і перанеслі прамянёвую хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, маюць права на 50-працэнтную зніжку з платы за тэхнічнае абслугоўванне жыллага дома.

У той жа час падп. 1.5 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 жніўня 1999 г. № 1332 прадугледжана, што найменшы, уласнік жылых памяшканняў, члены арганізацыі забудовшчыка робяць абавязковыя штомесячныя адлічэнні на капітальны рамонт жылых дамоў у памеры 100% ад сумы платы за тэхнічнае абслугоўванне жылых памяшканняў.

Паколькі вышэйазначаны Закон і іншыя заканадаўчыя акты не ўтрымліваюць ільготы па адлічэннях сродкаў на капітальны рамонт дома, гэтыя адлічэнні павінны рабіцца ў памеры 100% ад поўнай сумы платы за тэхнічнае абслугоўванне жыллага дома. Віктар САВІЦКІ.

■ Прывітанні — чытачам

«ЗВЯЗДА» ДЛЯ МЯНЕ — ЯК МАЦІ РОДНАЯ: СВАЯ, ЗРАЗУМЕЛАЯ»

Нашаму падпісчыку Генадзю Пятровічу МАКОЎСКАМУ пайшоў 75-ы год, а са «Звездай» ён ужо з паўстагоддзя. Упершыню падпісаўся ў 24-гадовым узросце, калі працаваў паштальёнам у роднай вёсцы Павусе Дзяржынскага раёна, а потым начальнікам аддзялення сувязі ў Дзямідавічах.

— Напачатку пошту вазілі на конях, — узгадвае Генадзь Пятровіч. — А паколькі з нашага паштовага аддзялення ў Дзяржынск даводзілася перавозіць значныя грашовыя сумы, мне выдалі сапраўдны баявы рэвалвер з патронамі. А як жа! Хоць у адзін момант я не ездзіў — быў яшчэ камандзір, які кіраваў канём. Так і працаваў: зброю схаваеш глыбей у сена, каб ніхто не ўбачыў, і асцярожна едзеш.

Апроч «Звядзі», малады паштальён Генадзь Макоўскі вылісваў з дзясятка цэнтральных і мясцовых перыядычных выданняў, у тым ліку «Чырвоную змену», «Вожык», «Огонёк», «Мурзілку» і г.д. І справа не ў тым, што «пасада абавязвала», а проста тады прынята было вылісваць шмат газет і часопісаў, чытаць, абмяркоўваць прачытанае. Ды і падпіска была таннай.

Як лепшаму начальніку паштовага аддзялення, Генадзю Макоўскаму першаму ў раёне кіраўніцтва ўручыла веласіпед.

— Ён тады быў такой жа каштоўнасцю, як цяпер аўтамабіль, — падзяляюся падпісчык і патлумачыў, што напачатку праз брудныя лужыны ён пераносіў свой веласіпед на руках — каб не спэкаць.

Але ж, адпрацаваўшы колькі гадоў на пошце, Генадзь вырашыў вярнуцца да вучобы. У сталічны тэхналагічны інстытут не прайшоў па конкурсе, але і ў вёсцы болей не вярнуўся — паступіў у школу фабрычна-заводскага навучання (ФЗН). Скончыў яе «на выдатна», атрымаў спецыяльнасць «машыніст халадзільных устаноў», па размеркаванні застаўся ў сталіцы. Амаль 40 гадоў адпрацаваў на Мінскім гадзінніковым заводзе, там жа знайшоў сабе жонку — Валяціну Сямёнаўну. Яна таксама шчырая прыхільніца «Звядзі».

— Хто першы ў рукі свежы нумар узяў, той першым і чытае. Яе любімыя рубрыкі — «Крынічка», «Хатняя энцыклапедыя», «На пампшці да Алёны»... Увогуле, ніякай іншай газеты, апроч «Звядзі», я не прызнаю, — падкрэсліў Сямёнаў. — Яна для мяне — як маці родная: свая, зразумелая. Асабліва падабаюцца рубрыкі, артыкулы Валяціны Доўнар, Сяргея Расолькі і іншых журналістаў. Найбольш цікавыя матэрыялы я выразаю і захоўваю, каб час ад часу можна было вярнуцца, прачытаць. Шкада, што так мала ў нас крыніц з чыстай беларускай мовай, нават вёска цяпер стала размаўляць на «трасянцы».

...Нам, супрацоўнікам «Звядзі», вельмі прыемна, што ў найстарэйшай беларускай газеты ёсць такія адданыя чытачы — падпісчыкі з паўвекавым стажам, што менавіта яны становяцца ўладальнікамі нашых прывітанні. Сям'і Макоўскіх дастаюць, прынамсі, тостар. Хоць іншымі выйгрышамі Генадзь Пятровіч пахваліцца не можа, аднак сам сабе ён лічыць чалавекам удачлівым.

— Мне з жонкай пашанцавала, — падміргвае пенсіянер, — а астатняе ўсё прыкладалася.

Інга МІНДАЛЁВА

■ Падпіска 2012

НЯМА БЛІЖЭЙШАЙ ГАЗЕТЫ

...Жыхарка вёскі Жырмуны, што на Лідчыне, Таццяна Калясінская паштальёнку чакала з раніцы. Вядома ж, каб атрымаць свежы нумар «Звядзі». Але не толькі: хацелася пагаварыць з прывычным ужо суразмоўцам.

Здзівілася, што на гэты раз паштальёнка прыйшла не адна. А калі даведлася, што да яе завіталі з рэдакцыі, дык і увогуле расхвалялася.

— Вельмі паважаю вашу газету, — прызналася яна, перабіраючы нумары, што ляжалі на сталі. — Цікава ўсё пішаце, розныя праблемы ўдзімаеце. Першая старонка мне падабаецца: прыгожая, яркая. Пачынаю чытаць менавіта з яе... Далей — анекдоты і крыжаванкі ідуць. А ўжо пасля іх разгортвае «сярэдзіну»: спачатку вялікія артыкулы чытаю, а потым меншыя, — дзеліцца асабіста «методыкай» Таццяна Антоўнаўна. І завярае, што не прапуская ў газеце ніводнага матэрыялу: што, маўляў, сёння не адодела, застаецца на заўтра і абавязкова пераказваецца мужу.

Ну вядома ж наша аддана падпісчыца глядзіць тэлевізар, слухае радыё, але ж, як прызнаецца, найбольш даярава «Звядзе». А яшчэ — марыць у яе латарэй выйграць нейкі прыз. Вось толькі рашучасці раней не халала, каб дасягнуць купоны. Іншая справа — пасля сустрэчы: зразумела жанчына, што не такі далёкі той Мінск, калі звяздоўцы да яе ў вёсцы прыехалі! І гэта ж, нягледзячы на тое, што яна нічым такім, як быццам, не вылучаецца: вырасла ў інтэрнаце, на жыццё зарабляла па-рознаму, у тым ліку і разносячы пошту. Так што ведае гэтую нялёгкаю працу...

І з тых самых часоў вельмі любіць чытаць. Асабліва — па-беларуску. Вось таму і газета «Звядза» — самая любімая.

Вераніка КАНЮТА.

Я ЗРАБІЎ БЫ ЯШЧЭ І «ПРАВІНЦЫЮ»

Газету «Звядза» я чытаю яшчэ з тых часоў, калі вучыўся ў школе, вылісваю — больш за 40 гадоў. Праўда, быў перапынак: нейкі час працаваў за межамі краіны — у Латвіі. Цяпер я на заслужаным адпачынку — значыць, маю час чытаць я.

Добра, што «Звядза» змяшчае шмат матэрыялаў пра Беларусь, беларускую культуру і беларускую мову, мае шмат цікавых тэматычных старонак. Як па мне, найлепшыя з іх «Жырандоля», «Чырвоная», «Гуманскі тракт», «Кантакт». Я зрабіў бы яшчэ і «Правінцыю» — пра нашы вёскі, пра іх жыхароў.

На працягу апошніх гадоў у газеце былі рубрыкі «Каладзёнік», «Свет і сусвет чалавека», «Шляхетная геральдыка Беларусі». Вось гэтую справу трэба, лічу, прадоўжыць. І пачаць з Беларусі: герб і сцяг Полацкага княства, Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Беларускай Народнай Рэспублікі, БССР, Рэспублікі Беларусь... Цікава ж! Дык, можа, з'явіцца гэтая рубрыка?

А яшчэ я не прапуская ніводнага сканворда, ніводнай беларускай песні, калекцыяную нашы беларускія маркі. Газета пра іх паведамляе. І гэта проста цудоўна.

Леанід КРАСОУСКІ, в. Мікулічы Бярэзінскага раёна. P.S. Разам з гэтым лістом чытач даслаў картку на розьвінчы прывітанні. З чаго вынікая, што падпіска на новы квартал ён аформіў. А вы — не забыліся?

■ Кампетэнтна

Таццяна ГВОЗДЗЕВА, намеснік генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» па камерцыйных пытаннях:

«У абслугоўванні ўсіх кліентаў пошта кіруецца прынцыпам «ХУТКАСЦЬ. НАДЗЕЙНАСЦЬ. ДАСТУПНАСЦЬ»



У паведамленнях кшталту «Павышаюцца цэны...» (на бензін, камунальныя паслугі, на транспарт, на грамадскі транспарт, на цукар...) прыемнага, вядома ж, мала. Зрэшты, непрыемнага — як быццам — таксама? Бо за апошнія гады мы ці не прывычаліся да падобных змен — ус прымаем іх, як належнае, непазбежнае...

А таму, пачуўшы, што з Мінска ў самую далёкую глыбіню, пашылку можна адправіць за тыя ж тры-чатыры тысячы, што былі папярэды і летась, перапытаем, веры не даём...

— Таццяна Мікалаеўна, некалі самы танны від паштовага адпраўлення — паштовай карткі — адпавядаў кошту талончыка на разовую паездку ў грамадскім транспарце. Сёння той самы талон каштуе паўтары тысячы, картка — паранейшаму 500 рублёў. Ёсць каментарый?

— Цянь — гэта вельмі балючае пытанне! Для ўсіх: і для тых, хто нешта выпускае, прадае, аказвае паслугі, і для тых, хто ўсім гэтым карыстаецца. Тут, сапраўды, нават на таргу: адзін многа хоча, ды другі замала дае... Вось і мы. Павышчыўшы тэарэтычна на свае паслугі (хаця б да ўзроўню рэнтабельнасці), вядома ж, многія змаглі б і ў прыватнасці — зрабіць інвестыцыі ў новыя праекты, у адкрыццё дадатковых (і вельмі патрэбных) аддзяленняў сувязі, у стварэнне працоўных месцаў. Маглі б (што даўно наспела) павысіць на прадпрыемстве заработную плату і такім чынам вырашыць праблему з кадрамі...

Аднак з іншага боку... Дзейнічаюць сацыяльныя стандарты — гэта значыць, нашы паштальёны, нягледзячы на адлегласці, павінны 5 разоў на тыдзень даносіць газеты на самыя далёкія хутары. Паслуга гэта для прадпрыемства стратная, таму, з эканамічнага пункту погляду, трэба падумаць тарыфы. Але ж наступства — проста непазбежнае павышэнне кошту самой падпіскі. І, як вынік, змяншэнне колькасці чытачоў. Заканамерныя пытанні: каму гэта выгадна, каму патрэба? Відавочна: нікому. Вось і даводзіцца шукаць іншыя шляхі — думаць аб аптымізацыі вытворчых працэсаў, скарачэнні расходаў, укараненні новых паслуг.

— У тым ліку для бізнэсмэнаў? — Так, вельмі многія кампаніі сутыкаюцца цяпер з праблемай распылі катэгорыяў. Здава-

лася б, ёсць высокія тэхналогіі, электронная пошта, але не намі заўважана, што, прынамсі, афіцыйныя дакументы (у тым ліку і прапановы) лепш спрацоўваюць у прывычным, папярковым выглядзе. Таму на нашым прадпрыемстве і з'явілася комплексная паслуга пад назвай «Гібридная пошта». З яе дапамогай у самыя далёкія тэрміны і ў самыя далёкія куткі краіны можна зрабіць рассылку, прычым (пры жаданні) не выходзячы з офіса. Гэта значыць, кампаніі не трэба самастойна друкаваць і ўпакоўваць дакументы, утрымліваюць неабходную для гэтай работы тэхніку, персанал, займацца няпрофільнай справай. Усё, што патрабуецца (пасля заключэння адпаведнай дамовы) — гэта прадставіць пошце інфармацыю для рассылкі ў электронным выглядзе. Астатняе робім мы — хутка, прафесійна, з гарантыяй дастаўкі і поўнай канфідэнцыяльнасці.

Паслугу гэтую, як і іншыя (па рассылцы прамой паштовай рэкламы, гібриднай пошты, паскоранай пошты EMS Belpost...), ацанілі вельмі многія арганізацыі прадпрыемстваў. Сярод нашых кліентаў і дзелавыя партнёры (з гонарам пра гэта гаворым) — РУП «Белтэлекам», «Велкам», МТС, «Белгазпрамбанк», «Белдзяржстрах», «Белпромліфэксп», інстытут «Кадры Індустры»...

— Што зразумела, бо не можа не прыябляцца, не спрацоўваць лозунг, пад якім выконваюцца гэтыя паслугі: «Мы зробім усё за вас». Шматбацьцельна гучыць! Але ж наводзіць на думку: «А колькі гэта каштуе?»

— Не ведаю, як іншым, а мне падабаецца рэкламны ролік службы быту. Памятаеце: «Па-спрабаваў сам? Убачыў, што атрымаваў?» Тэлефануй...

Нам, я лічу, можна тэлефанаваць адразу, нават не спрабуючы, бо рассылка (чаго б там ні было) — гэта не цвік забіць. Любую справу павінны рабіць прафесіяналы. І тут зазначу, што, паводле даследавання Сусветнага пашто-

вага саюза ў развіцці электронных паслуг, наша, беларуская пошта ў яўных лідарах (займае другое месца сярод паштовых службаў — свету!) Так што ва ўзроўні кваліфікацыі нашых кадраў сумнявацца не даводзіцца.

— Але ж на прадпрыемстве, і зусім нядаўна, з'явілася адносна новая служба з досыць гучнай назвай «Бізнэс-пошта». Чым яна, гэта «бізнэс...», адрозніваецца ад проста пошты?

— З яе дапамогай мы вырашылі, так бы мовіць, «развесці» абслугоўванне юрыдычных і фізічных асоб не толькі па розных аперацыйных агенцах, а нават па будынках. Гэта значыць, што ў сталіцы, у абласных і асобных раённых цэнтрах ужо створаны адмысловыя падраздзяленні, якія аказваюць паслугі менавіта карпаратыўным кліентам — прадпрыемствам, арганізацыям, індывідуальным прадпрыемствам.

У іх наша «бізнэс-пошта» гатова прыняць любыя паштовыя адпраўленні (лісьмы, бандэролі, дробныя пакеты, пашылкі, па скораную пошту EMS Belpost)... Гатова адправіць электронныя грашовыя пераводы, аформіць падпіску, прадаць конверты, паштоўкі, бланкі строгай справаздачнасці... Прычым сам кліент пры гэтым можа як выходзіць з офіса, так і НЕ выходзіць. У апошнім выпадку яму дастаткова ў патрэбны час выклікаць нашага кур'ера. Той прыедзе (людзі, як падаецца, ужо заўважылі на вуліцах жывяць блакітныя паштовыя машыны) і ўсё зробіць. Карпаратыўны кліент у выніку не займаецца неўласціва справай, не марнуе час сваіх супрацоўнікаў.

І пры гэтым спрыяе таму, каб на так званых звычайных поштах зменшыліся чэргі, каб людзі, якія прыйшлі на пошту, каб атрымаць пенсію, залпаціць за кватэру ці вылісаць газету, маглі зрабіць гэта спакойна і хутка.

Дадам, што да канца года мы плануем стварыць «Бізнэс-пошту» ў кожным раёне сталіцы. А далей, магчыма, і абласных цэнтрах.

— Таццяна Мікалаеўна, на прадпрыемстве з'явілася яшчэ адна новая паслуга — «Па дарозе». На каго, на якога кліента яна разлічана?

— Яна, як той казаў, шырокага профілю. Гэта — па-першае. А па-другое, усё новае — яно ж (перафразауючы) не забытае яшчэ старое. Згадзіцеся, калі не мы самі, дык нехта са знаёмых, але ж абавязкова хадзіў на вакзал альбо на аўтастанцыю, каб папрасіць правадніцу альбо кіроўцу аўтобуса ўзяць нейкі спадарожны (!) груз.

Частва яны не згадзіліся. Ну сапраўды, навошта лішні клопат? Але ж мы ўмалілі — спрабавалі задоўбіць нейкай каробкай цукерак, плацілі грошы. І пры гэтым не мелі ніякіх гарантый, што дэвераны грош даявуць і аддадуць.

А між тым, апроч цяжкай, аўтобусаў і маршрутак, штодня і ва ўсе куткі краіны раз'язджаліся машыны «Белпошты».

Паводле ранейшых нарматыўных дакументаў мы не маглі браць спадарожныя адпраўленні. Цяпер — можам.

— Умоўна: жыхар сталіцы, праз інтэрнэт-краму купіў газонакасілку і хоча даставіць яе сваім бацькам — у вёску ў Драгічынскі раён. Што для гэтага трэба?

— Прывезці яе ў наша 60-е аддзяленне сувязі (вуліца Вакзальная, 22) і аформіць там дастаўку...

А далей ужо наш клопат. Паштовае машына забярэ яе і ў пэўны час (як правіла, назаўтра ў 8, 9 ці 10 гадзін раніцы) прывязе ў райцэнтр. Усё, атрымальнік можа яе забраць. Калі ж ён не мае такой магчымасці — пошта сама ў той самы дзень ці назаўтра даставіць яе. Атрымліваецца і хутка, і надзейна, і зноў жа па прымальных цэнах. Інфармацыю пра ўсе нашы паслугі, тарыфы, нумары тэлефонаў можна атрымаць па тэлефоне 154 альбо на сайце прадпрыемства (WWW.Belpost.by).

— Таццяна Мікалаеўна, там жа адносна нядаўна была інфармацыя пра тое, што цяпер і ў Казахстан можна адправіць электронныя грашовыя пераводы. Як падаецца збоку, паслуга гэта запатрабавана і для пошты, відаць, не стратная. Тады чаму ліст, паштоўку, пашылку з Беларусі можна паслаць у любы куток свету, а грошы — не?

— Грошы таксама можна, але, так бы мовіць, звычайным пераводам. Што датычыцца электронных, то ім папярэднічае вельмі карпатлівая праца паміж нашай і іншай краінай. Так што пакуль з Беларусі такія пераводы можна адправіць у Азербайджан, Армению, В'етнам, Казахстан, Малдову, Літву, Расію, Украіну, Узбекістан і Эстонію. Іншыя краіны — справа часу, спіс іх будзе папаўняцца. Што застанецца змяненым — у абслугоўванні кліентаў (і прыватных, і юрыдычных асоб) будзе дзейнічаць наш заўсёды прычым — «Хуткасць». Надзейнасць. Даступнасць». Без апошняга два першыя словы — нішто. Ці не так?

— Дзякуй.

Гутарку вяла Валяціна ДОУНАР.

Куток філатэліста Дыпадносінам з Кубай прысвячаецца

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі выпусціла ў абарачэнне паштовай блочкі «20-годдзе ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Куба».

Варта нагадаць, што пратакол аб устанавленні дыпламатычных адносін паміж Беларуссю і Кубай быў падпісаны 16 красавіка 1992 года ў Мінску. Мастак паштовага блока — Аляксандр Міцянін. Друка асветны, поўнакаляровы. Памер маркі ў блоку — 28x40 мм, памер блока — 100x55 мм. Падчас вырабы выкарыстаны тэхналогіі выбарачнага лакавання і кангрэўнага ціснення. Тыраж — 15 тысяч.



Алег СЕМАЎ.

МОЛАДЗЕВЫ ЛАГЕР СТАНЕ КІНОШНЫМ

Тэмай работы 21-га міжнароднага моладзевага лагера «Be-La-Rus» стане кінамастацтва. Такое рашэнне было прынята па выніках нарады арганізатараў лагера, якая нядаўна адбылася ў Латвіі. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі моладзевых арганізацый краін-удзельніц лагера Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, Расійскага саюза моладзі. Саюза за прагрэс моладзі Латвіі (У мінулым годзе лагерная змена была прысвечана касмічнай тэматыцы.) Сялета гасці і ўдзельнікі кароткай лагерайнай змены змогуць даведацца больш пра кіно, паспрабуючы сябе ў ролі апэратараў і рэжысёраў пры стварэнні фільма пра лагер, наведваючы профільныя майстар-класы. Акрамя таго, яны возьмуць удзел у традыцыйных творчых конкурсах і спартовых спаборніцтвах, — паведамліў у Віцебскім абласным камітэце БРСМ. Сялета лагер будзе працаваць 26-29 ліпеня ў палацаным гарадку ў Верхнядзвінскім раёне каля Кургана Дружбы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

■ Усмешачку!



«...ІНФАРМАВАЦЬ, ПРАСВЯТЛЯЦЬ, ДАПАМАГАЦЬ І ЗАБАЎЛЯЦЬ.»

Як некалі нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў»



«Не пераклучайцеся!» — часта не то прасіць, не то загадваюць глядачам дыктары тэле- і радыёперадача. «Заставайцеся з намі!» — заклікаюць чытачоў журналісты падчас падпіскі на друкаваныя СМІ. Але ж прасіць-заклікаць-загадаць ва ўмовах канкурэнцыі, рынку справа, лічы, што марная, бо найперш трэба імкнуцца выпускаць якасную, канкурэнтаздольную прадукцыю, рабіць ёй рэкламу. Трэба, так бы мовіць, адсочваць «і попыт, і збыт»...

Як гэта робіць «Звядза», меркаваць не нам, а чытачам, сустрэчы з якімі ў апошні час дзе толькі не праходзілі: ў Дамах культуры і актывных залах райвыканкамаў, у кінатэатрах, у якавасных паштовых аддзяленнях, ФАПах... Аб месцах і часе правядзення мы, як правіла, паведамлялі праз газету, прасілі паштальонікаў, каб расклеілі абвесткі, разнеслі запрашэнні. І людзі (пераважна, вядома ж, падпісчыкі) адгукаліся: з Міра (помнім як цяпер) дабраліся ў Каралічы, з вёскі Забалацце — у Вілейку, з вёскі Лучын Рагачоўскага раёна ў Жлобін, з мястэчка Крычыцы ў Мядзель...

Не так даўно гэтыя на здзіў прыгожыя мясціны мы наведвалі зноў, але ж трохі змяніўшы «фармат», бо яно, згадзіцеся, добра і трэба сустракацца з тымі, хто ведае газету, вылісвае яе, шануе мову... Але ж яшчэ больш, магчыма, з тымі, хто не ведае, не вылісвае, аддае перавагу іншым выданням, іншым крыніцам інфармацыі. Дык чаму б не выступіць, чаму не расказаць...

Ну, вядома ж, па-беларуску... Пры ўсёй, так бы мовіць, знешняй рускамоўнасці, зала, як падалося, з вялікай цікавасцю прымала апошні пра гісторыю «Звядзі», асноўныя рубрыкі, пра калектыв, што яе стварае, уважліва слухала вершы (у аўтарскім выкананні), адказвала на пытанні віктарыні, па-дзіцячы радалася выйгранай драбязе і... заходзілася ад смеху, бо, прэзентуючы ўлюбёны чытачамі «...Народ на провадзе», грэх было хоць што-

кольвек не пераказаць з таго праўдзівага...

А яшчэ прысутныя не маглі не бачыць прызоў, якія да гэтай сустрэчы падрыхтавала газета, не маглі не пацнуць, што назаўтра ў Мінск іх ніхто не павязе: застануцца тут — у тых, хто аформіць падпіску на «Звядзу»... А магчымасць такая была: у першым радзе сядзела паштальён Раіса Новік. Так што крэсла побач з ёй раз-пораз нехта займаў, працэс ішоў. Што цалкам магчыма, не без дапамогі нашай шаюнай чытачкі Галіны Мельчыскаўны Шукела. А між тым, яна ўсяго і сказала, што вылісвае «Звядзу» 35 гадоў, размаўляе выключна па-беларуску. Што гэтую ж мову абраў для сябе яе ўнук Віталій: скончыў універсітэт (прычым не філалаг па спецыяльнасці, а матэматык), вучыцца ў аспірантуры, жыве ў Мінску. А размаўляе, як бабця, — толькі па-беларуску, чым, вядома ж, здзіўляе... У тым ліку і жыхароў Мядзеля.

Напрыканцы сустрэчы ўсе падпісчыкі квіты былі «осыпаны» ў фірменны звяздоўскі пакет, з якога потым двое з прысутных «выбралі» шчаслівага: пад апладысментамі назвалі вышэйзыхаў тых, чые знаёмства з газетай пачалася з прывычных падарункаў.

Для ўсіх жа астатніх (марыць не шкодна?) вось такім падарунком можа стаць газета, якая будзе прыходзіць пяць разоў на тыдзень — каб інфармаваць, прасвятляць, дапамагаць і... забавляць. Як некалі бацькоў, дзядоў і прадзедаў.

Валяціна ДОУНАР, Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Яўген ПІСЕЦКІ (фота).

Ад іх жа шчыра ўдзячнасць намесніку старшыні Мядзельскага райвыканкама Іне Іванунае Барыевай за дапамогу ў арганізацыі сустрэчы.

На здымках: 1. Лёсы прызоў вяршылі праграміст Інса Дабранка і вадзіцель Барыс Нагібін; 2. Два фірменныя кубачкі — з дэвом пераможцам віктарыні, саброякам Акане Амеліянавіч і Волзе Парфанавай; 3. З падарыш «Звядзі» ў арганізатара рознічнага гандлю РВПС Ірыны Казленкі з'явілася «Памочніца»; 4. Парасон з сімволікай газеты дастаўся эканамісту Ірыне Лугавой.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

объекта «Многokвартирные жилые дома №№ 40А, 40Б (по генплану) в микрорайоне «Каменная Горка-5» со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Проектируемой № 3»

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНОСТРОЙ», зарегистрированное решением Минского горисполкома от 17 июля 2003 г. № 1183 (регистрационный номер № 100980743), расположенное по адресу: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стожковская, дом 8, помещение 9; принимавшее участие в строительстве крупнопанельного пятиэтажного 9-этажного многоквартирного жилого дома № 8 (по генплану) по ул. Матушевича (микрорайон «Масюковщина-5») в городе Минске (режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30).

Информация о проекте строительства:
1. **Цели проекта:** строительство жилых домов.
2. **Этапы строительства:** отсутствуют.
3. **Сроки реализации строительства:** июль 2011 года – сентябрь 2012 года.

4. **Сведения о прохождении государственной экспертизы:** заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» № 371-60/11 от 29.04.2011.

5. **Сведения о месте нахождения строящегося дома и его характеристики:** строящиеся жилые дома будут располагаться в микрорайоне «Каменная Горка-5» по ул. Проектируемой № 3 и иметь следующие характеристики:

- Дом 40А (по генплану):**
- серия дома: М 111-90;
 - количество квартир: 108, в том числе 22 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 35 трехкомнатных и 19 четырехкомнатных;
 - количество подъездов: 3;
 - количество этажей: 9;
 - остекление лоджий: да;
 - технический этаж – да;
 - лифты – да;
 - помещения для стоянки и хранения автомобилей и мотоциклов – нет;
 - поргребя – да (во всех квартирах первого этажа);
 - кладовые – нет;
 - помещения для размещения штатных работников товарищества собственников – нет;
 - магазины, другие помещения – нет;
 - объекты недвижимости, связанные с многоквартирным жилым домом, относящиеся к нему в соответствии с проектной документацией на данный дом и расположенные на одном земельном участке, предоставленном для его строительства, включая элементы инженерной

тирному жилым домом, относящиеся к нему в соответствии с проектной документацией на данный дом и расположенные на одном земельном участке, предоставленном для его строительства, включая элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, в том числе стоянка, иные отдельно стоящие объекты для целевого использования многоквартирного жилого дома, стоимость или частичная стоимость строительства которых включена в цену договора создания объекта долевого строительства: внутриквартальные инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, связи, телекоммуникации, радиотелевизионные антенны, объекты благоустройства и озеленения территории.

Дом 40Б (по генплану):

- серия дома: М 464-9-У1;
- количество квартир: 217, в том числе 50 однокомнатных, 69 двухкомнатных, 98 трехкомнатных;
- количество подъездов: 6;
- количество этажей: 9;
- остекление лоджий: да;
- технический этаж – да;
- лифты – да;
- помещения для стоянки и хранения автомобилей и мотоциклов – нет;
- поргребя – да (во всех квартирах первого этажа);
- кладовые – да (в трехкомнатных квартирах);
- помещения для размещения штатных работников товарищества собственников – да;
- магазины, другие помещения – 8 встроенно-пристроенных административных помещений (первый этаж, 3-6 подъезды);
- объекты недвижимости, связанные с многоквартирным жилым домом, относящиеся к нему в соответствии с проектной документацией на данный дом и расположенные на одном земельном участке, предоставленном для его строительства, включая элементы инженерной

инфраструктуры, озеленения и благоустройства, в том числе стоянка, иные отдельно стоящие объекты для целевого использования многоквартирного жилого дома, стоимость или частичная стоимость строительства которых включена в цену договора создания объекта долевого строительства: внутриквартальные инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, связи, телекоммуникации, радиотелевизионные антенны, объекты благоустройства и озеленения территории.

инфраструктуры, озеленения и благоустройства, в том числе стоянка, иные отдельно стоящие объекты для целевого использования многоквартирного жилого дома, стоимость или частичная стоимость строительства которых включена в цену договора создания объекта долевого строительства: внутриквартальные инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, связи, телекоммуникации, радиотелевизионные антенны, объекты благоустройства и озеленения территории.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства в домах 40А и 40Б (по генплану) предлагаются 10 (Десять) трехкомнатных по цене одного квадратного метра общей площадью 7 950 000 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

Долящим, уплачивающим Застройщику 100 % стоимости объекта долевого строительства в течение двух календарных дней с даты регистрации договора создания объекта долевого строительства в Минском горисполкоме, предоставляется скидка.

6. **Данные о правах застройщика на земельные участки и их площади:** составленные РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельных участков от 09.07.2011 №№ 500/907-4005 (участок площадью 1,9628 га с кадастровым номером 50000000006006185 на период строительства объекта), 500/907-4006 (участок площадью 0,3512 га с кадастровым номером 50000000006006186 для строительства и обслуживания жилого дома № 40Б), 500/907-4007 (участок площадью 0,1900 га с кадастровым номером 50000000006006187 для строительства и обслуживания жилого дома № 40А). Право собственности: правообладатель Республика Беларусь, право пользования: правообладатель ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ».

Границы земельных участков: ограничены с севера – ул. Казимировская; с юга – сопредельным участком для строительства детских яслей-сада на 230 мест с бассейном, с запада – сопредельным участком для строительства общеобразовательной школы на 1020 учащихся; с востока – сопредельным участком для строительства многоквартирных жилых домов № 16, № 17 (по генплану).

Благоустройство: две автомобильные стоянки по 50 машино-мест, плиточное покрытие, детская площадка, озеленение территории с установкой малых архитектурных форм.

7. **Количество самостоятельных частей в жилом доме, передаваемых Застройщиком Долящикам после утверждения акта приема в эксплуатацию жилого дома:** 10 квартир.

8. **Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества:** 8 встроенно-пристроенных административных помещений (первый этаж, 3-6 подъезды) в доме № 40Б (по генплану).

9. **Состав общего имущества:** лифтовые, мусоропроводные камеры, электросчетные, общие коридоры, лестницы и межэтажные площадки, электрические, сантехническое и иное оборудование, находящееся внутри жилых или нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения.

10. **Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию:** сентябрь 2012 года.

11. **Сведения о договоре строительного подряда:** договор от 12.07.2011 № 61/05-11, заключенный ООО «Интехстрой» (Заказчиком) с ОАО «МАПИД» (Генподрядчиком).

Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с Застройщиком, в установленное им время и в присутствии его ответственного представителя, с соблюдением требований техники безопасности. Информацию по заключению договоров долевого строительства можно получить по тел.: 334 11 61, 334 71 13.

Директор *В.В. Расолько*
Гл. бухгалтер *Г.Н. Гаева*

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество «ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. Кобрин
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 22 июня 2012 года в 14.00
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В СМЕШАННОЙ ФОРМЕ
по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об изменении состава наблюдательного совета.
2. Установление размера вознаграждения представителю государства.
3. Об изменении состава ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. Заполненные бюллетени представить Обществу не позднее 20 июня 2012 года по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 8 июня 2012 г.
УНП 200093330 *Наблюдательный совет.*

22 июня 2012 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. Место нахождения ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Годзецкого, 28. Место проведения собрания: г. Брест, ул. Годзецкого, 28. Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность). С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 15.06.2012 г. (с 10.00 до 16.00), по месту нахождения общества.
УНП 200295903 *Совет директоров.*

Студенческий билет на имя ТАРАСЕВИЧА Сергея Сергеевича считать недействительным.

ПОПЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее Продавец) ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже 1 (одного) земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в д. Красный Берег вблизи реки Березина:

№	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь земельного участка	Расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона (бел. рублей)	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)
1.	Березинский район, д. Красный Берег, ул. Центральная, 23а, 620484305601000190	0,2000	5527620	электроснабжение	6316200	1263240

* Примечание: земельный участок имеет ограничения в использовании земель в связи с нахождением в водоохранной зоне реки Березина.
Задаток перечисляется на р/с № 3604060201881 в ЦБУ № 602 ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисова, код 810, УНН 600036561, ОКПО 04431843.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона

внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документацией и земельным участком.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 25 июня 2012 года в 10.00 по адресу:

Березинский район, д. Поплавы, Поплавский сельский Совет (зал заседаний).
Заявления на участие и необходимые документы принимаются ежедневно (кроме воскресенья) до 17.00 (в субботу до 13.00) по адресу: д. Поплавы Березинского района Минской области, Поплавский сельский Совет (кабинет № 3).
Прием заявлений заканчивается 23 июня 2012 года до 13.00.
Контактный телефон: (8 017 15) 48 245.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 27 июня 2012 г. проводит повторный открытый аукцион № 08-А-12 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляются право аренды на 5 лет 9 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№ п/п	Место расположения земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, га	Функциональное назначение предлагаемого объекта строительства	Начальная цена предмета аукциона (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона (бел. руб.)	Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона
1.	Микрорайон «Каменная Горка-4» (по генплану № 29)	500000000006006486	0,3046	Объект общественного питания (кафе)	617 033 130	62 000 000	9 904 666	–
2.	Возле дома № 2 по ул. Столетья	500000000001033742	0,1000	Мини-кафе	232 764 600	25 000 000	6 080 992	–
3.	В районе ул. Фогеля – ул. Гуртьева	500000000009004713	0,5000	Двухэтажный общественный центр № 6 (по генплану) со встроенными магазинами на 380 кв.м, кафе на 32 посадочных места, аптекой	692 616 825	69 000 000	5 801 103	–
4.	Жилой район «Лебяжий» № 19 (по генплану)	500000000007005964	0,3103	Предприятие общественного питания	635 153 720	65 000 000	7 440 671	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в размере 52 646 659 бел. руб.
5.	ул. Радиальная	500000000002007532	0,1500	Станция технического обслуживания	40 796 022	8 000 000	5 822 967	Возмещение потерь сельхозпроизводства в размере 1 452 189 руб.
6.	ул. Масюковщина – ул. Колесникова в районе бывшей д. Масюковщина	500000000006006193	0,4000	Объект обслуживания с помещениями торговли и общественного питания	467 901 144	46 000 000	5 324 086	–
7.	В микрорайоне № 3 жилой застройки в границах улц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (по генплану № 26)	500000000006006051	0,2539	Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с детским кафе на 24 посад. места, бассейном и другими помещениями сопутствующего назначения	536 863 250	53 000 000	6 463 920	–
8.	В границах квартала ул. Либаво-Роменская – ул. Балтийская – ул. Бородинская (по генплану № 1)	500000000003004090	0,1152	Магазин	276 109 450	27 000 000	5 969 637	–
9.	Микрорайон «Каменная Горка-2» (по генплану № 20)	500000000006005862	0,3695	Блок бытового обслуживания на 23 рабочих места с кафе на 50 посадочных мест и общественным туалетом на 10 приборов	277 066 588	27 000 000	5 622 178	Возмещение затрат УКУ Мингорисполкома в размере 27 505 071 руб.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на планово-картографических материалах в составе земельно-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 27 июня 2012 г. в 10⁰⁰ по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток (задатки) не позднее 21 июня 2012 г. в размере, указанном в графе 7 (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – Финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению).

представляет в УП «Минский городской центр недвижимости» – организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка; подписанное соглашение о правах и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставленному организатором аукциона счету-фактуре.

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 12 июня 2012 г. по 21 июня 2012 г. по рабочим дням в рабочее время.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
– возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставленному организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за предмет аукциона.

После истечения срока аренды земельного участка (5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицо, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Минского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам (в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРОНОГО КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО УНИТАРНОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПАШКЕВИЧА В.И.

Организатор конкурса антикризисный управляющий ЧУП по антикризисному управлению «НИСАБЕЛ»

Аукцион состоится 21 июня 2012 года в 11.00 по адресу: Гродненская область, Ивьевский район, д. Красовщина.

Номер лота	Наименование объекта недвижимости	Площадь	Начальная стоимость (без НДС), руб.	Задаток 5% от стоимости, руб.
Лот № 1	Одноэтажное блочное здание столярного цеха	123,9 м²	5000000	X
	Одноэтажное панельное здание склада	46,5 м²	2000000	X
	Одноэтажное блочное здание цеха по производству гороха	152,2	6000000	X
	Одноэтажное здание мукомольного цеха	47,8 м²	2000000	X
Всего стоимость Лота № 1			15000000	750000

Ознакомиться с имуществом можно в месте его нахождения по адресу: Гродненская область, Ивьевский район, д. Красовщина.
Заявление с документами в соответствии с законодательством, а также документ, подтверждающий перечисление задатка на расчет продавца 301261063013 в отделение ОАО «Приморбанк» в г. Лида, код 749, УНП 500084625, принимается организатором конкурса с момента опубликования данного извещения по адресу: г. Гродно, 230023, ул. Телерафия, 5, каб. 7, с 9.30 до 17.00 по 20 июня 2012 года включительно. Задаток перечисляется в срок не позднее 20 июня 2012 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
– заявление на участие в конкурсе по установленной форме;
– заверенные копии учредительных документов, документов, подтверждающие полномочия представителей;
– физические лица предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию для заверения;
– другие документы в соответствии с законодательством.

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия по дальнейшему использованию имущества. Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываемым в день проведения конкурса. Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано возместить затраты, связанные с организацией и проведением торгов, в т.ч. по проведению оценки недвижимости, подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней и оплатить приобретенный объект в течение 30 календарных дней с даты проведения конкурса. Объекты продаются в собственность.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником предмет торгов может быть продан этому участнику при его согласии по начальной цене.
Для получения дополнительной информации по подготовке и проведению конкурса обращаться тел.: (0152) 72 11 73, (029) 866 10 00, г. Гродно, ул. Телерафия, 5, кабинет 7, e-mail: nisabel@mail.ru, контактное лицо Бойкова Наталья Николаевна.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Новогрудский грузовой автомобильный парк»

Наименование	Характеристика
Наименование объекта, краткая характеристика	ЛОТ 1 Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения (инв. № 430/С-1798), общей площадью 277,2 м.кв. Объем здания 1040 м.куб. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1987. Фундамент – бетонный, перекрытия – железобетонные, крыша – совмещенная, полы – дощатые, электроснабжение – скрытая проводка, другое – крыльцо
Местонахождение объекта	Гродненская область, Новогрудский район, г. Новогрудок, ул. Л. Сечко, д. 18
Земельный участок	Кадастровый № 424350100001000314. Площадь земельного участка 0,0638.
Начальная цена продажи	284 479 680 (двести восемьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка	14 223 984 (четырнадцать миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) белорусских рубля
Продавец	ОАО «Новогрудский грузовой автомобильный парк», 231400, г. Новогрудок, ул. Л. Сечко, 3, тел./факс 8 01597 2 05 35
Организатор торгов	Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41 98 32, 41 98 34
Условия аукциона	Без условий
Условия оплаты	По договоренности сторон
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 10 рабочих дней
Номер р/с для перечисления задатка	с момента подписания протокола аукционных торгов р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225
Аукцион состоится 21 июня 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, кабинет 209	

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием зая

■ Кропка на планеце N 53°08.128' E 30°46.960'

КАРМЯНСКАЕ ПРЫЦЯГНЕННЕ

У гарадскім пасёлку Карма зусім нядаўна з'явіўся яшчэ адзін дэкаратыўны водны аб'ект — фантан, чацвёрты па ліку. «Ручай» — такую назву прыдумалі ў раённым камунгасе, збягае са старажытнай царкоўнай гары на ўездзе ў населены пункт з боку суседняга Чачэрска. Гэтае месца адразу стала любімым у жыхароў горада і асабліва ў моладзі. Архітэктар раёна Валянціна Мельнікава спадзяецца, што пошук цікавых формаў у аздобленні горада надасць абліччу адметныя і прынабныя рысы, а з цягам часу з'явіцца і візітўка-симвал горада. Магчыма, нават гэты самы «ручай-вадаспад».



Яшчэ адзін з любімых, асабліва ў дзяцей, аб'ектаў, якому сёлета споўнілася 50 гадоў, — танк на пастаменце ў цэнтры гарпасёлка. Здаецца, ваеннай машынай у якасці помніка нас, беларусаў, не здзівіць. Аднак не ў гэтым выпадку. Танк у Карме ўнікальны, і другога такога ў свеце не існуе. Справа ў тым, што яго сабралі з розных частак іншых відаў танкаў, якія заставаліся пасля вайны на палях былых баёў. Неабавязкова быць спецыялістам у ваеннай галіне, каб заўважыць гэтую броня-гусенічна-гарматную эклектыку.

— Збіралі гэты танк у 1947 годзе, а ўстанавілі на гарадской плошчы ў 1962-м, — прыадкрыла таямніцу мінулага дырэктар раённага мемарыяльнага музея Ала Балыш.

Згодна з першым узгаданнем у летапісах, Карма заснавана ў 1665 годзе. Калі ж узяць у разлік археалагічныя знаходкі, дык сляды першых пасяленцаў вядуць назад аж на 28 тысяч гадоў. Але ёсць дата, якую дакладна ведаюць і заўсёды будуць памятаць у Карме, — 25 лістапада 1943 г. — дзень вызвалення раёна ад нацызма. Танк, на якім любяць бацькі час дзеці, якраз і з'яўляецца сімвалам гэтага вызвалення.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

■ Ведай нашых!

250 ЦВІКОЎ НА ПЛЕШЦЫ АДНАГО!

Пяціразовы рэкардсмен Кнігі рэкордаў Гінса магіляўчанін Аляксандр Бендзікаў устанавіў свой шосты сусветны рэкорд. На гэты раз Аляксандр павінен быў размясціць звыш 216 цвікоў на пleshцы аднаго цвіка, забітага ў дружалыны брусок.

Рэкардсмен двойчы прыязджаў у сталіцу, аднак абедзве мінулыя спробы аказаліся няўдалымі. На трэці раз Аляксандр скарыстаў 250 цвікоў! Паводле яго слоў, мог бы і больш, аднак цвікі проста скончыліся. Такім чынам пабылі чарговы рэкорд Даніэля Урлінга з Люксембурга, які ў 2006 годзе ўстанавіў 216 цвікоў на пleshцы аднаго цвіка. Аляксандр выкарыстаў толькі круглыя цвікі даўжынёй 100 мм, ніякіх пагнутых ці падточаных. Ніякага клею або магнітаў. Канструкцыя павінна прастаяць не менш за 1 хвіліну.

Святлана БАРЫСЕНКА



Складу Лявон ЦЕПЕШ, г. Дзержынск.

1	2	3	4	5	6				
						7			
8								9	10
		11							
12			13						
								14	
	15								
17									18
19									20
			21		22		23		
		24		25					
27									28
29								30	

■ Інфарм-укол

Папярэдзіць прафесійны дэргатыт

Такое захворванне скуры, як прафесійны дэргатыт, звычайна абумоўлена кантактам з растворамі соляў, кіслот і шчолачаў, з арганічнымі растваральнікамі і рознымі масламі.

Лячэнне прызначае і кантралюе толькі ўрач-дэргатолаг. Важную ролю ў прафілактыцы прафесійных дэргатаў адыгрывае абарона скурыных пакрываў.

Паводле слоў валеолага 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Алены ГАРНІЦКАЙ, асноўнымі відамі прафпаталогіі на прамысловых прадпрыемствах з'яўляюцца алергічны дэргатыт, тэкстурны, крапіўніца і экзэма. Гэтыя паталогіі сустракаюцца не так і рэдка, акрамя таго, дэргатыт спалучаецца з іншай паталогіяй (напрыклад, дэргатыт з бронхіальнай астмай). У медработнікаў і рабочых заводаў медпрапаратаў можа сустракацца лекавая алергія, праявы якой узнікаюць у любым органе і сістэме, аднак найбольш часта і ярка — на скуры.

1. Надзейна абараняць ад неспрыяльных фактараў мусіць спецадзёнка, якое павінна быць бяшкодным, трывалым, ачышчацца і мыцца не радзей за адзін раз на 10 дзён.

2. Пальчаткі, рукавіцы. Выбіраюцца ў залежнасці ад таго, з якімі рэчывамі даводзіцца працаваць — гэта могуць быць пальчаткі гумавыя, з хлорвінілавым пакрыццём, рукавіцы з баваўнянай тканіны з сучасным пакрыццём латэксам, маслабензастойкія пальчаткі, вырабленыя з сінтэтычных матэрыялаў.

3. Адмыслова ахоўныя пасты. Спецыяльныя пасты ўтвараюць на скуры ахоўны слой, непранікальны для арганічных рэчываў. Ёсць пасты, якія абараняюць скуру ад вады, водных раствораў шчолачаў, кіслот, соляў (мазь цынкава-стэарынавая № 1 і № 2 Сяліцкага, мазь Канэргіна, крем «Ахоўны», «Сіліконавы» фабрыкі «Свабода»). Фотаахоўныя крэмы абараняюць ад ультрафіялетавай і сонечнай радыяцыі («Шчыт», «Аўрора», «Прамень», «Антылюкс» і інш.). Не ракамендуецца спалучаць іх з крэмамі, якія змяшчаюць вазелін, паколькі ён растварае многія рэчывы фотадынамічнага дзеяння і сам павышае адчувальнасць скуры да сонечных промяняў.

Сродкі ахоўныя і адмыслова ад лекавых прэпаратаў спрыяюць змяжэнню лекавай алергіі ў медработнікаў і работнікаў фармацэўтычнай прамысловасці (2% танин-сіліконавы крем Федаровіча, сродак «Свіслач-1»). Гэтыя прэпараты нейтралізуюць на скуры алергены, спрыяюць іх змыванню з яе паверхні.

Святлана БАРЫСЕНКА

Алергічны дэргатыт. Выклікаюць розныя рэчывы — хром, нікель, кобальт, шкільнар, палімерныя рэчывы, аміна- і нт-разлучэнні, фармалін, антыбіётыкі і інш. Развіваецца пачырваненне і ацёк скуры, высыпанні, адчуваецца сверб, часам боль. Пасля спынення кантакту з алергенам сімптомы дэргатыту хутка знікаюць.

Таксідэрыя. Скурныя плямы, якія могуць нагадваць іншыя скурныя хваробы. Пасля выдалення алергену запаленчы працэс хутка сціхае.

Крапіўніца. Хутка ўтвараецца мноства шчыльных, рэзка адмежаваных ад здаровай скуры, пухіроў. Захворванне працякае звычайна востра, пухіры праз нейкі час знікаюць.

Экзэма. Працякае працягла, часта з рэцывівамі і абвастраннямі. У большасці выпадкаў спаткаку на шыі, кіцях з'яўляюцца ўчасткі пачырванення і ацёчнасці скуры. На гэтым фоне ўнікаюць дробныя вузлікі, затым пухіры з празрыстай вадкасцю.

Нашу дарогу **Глафіру Міхайлаўну АТРАХІМОВІЧ** з в. Парлішчы Докшыцкага раёна віншум з **75-гадовым юбілеем!** Ждаем здароўя, сямейнага шчасця, дабрабыту, даўгалецця і ўсяго найлепшага.
Муж, сыны, нявесткі, унучкі Алена і Караліна, Каця з Дзімам і праўнучка Ксюша.

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ



Што трэба ведаць, перш чым пазычыць грошы? Крымінальнай адказнасці за невяртанне доўгу ў нас няма, а ёсць толькі за махлярства, што прадугледжвае падман і нежаданне вяртаць грошы. Апошняе яшчэ трэба даказаць.

Даты	Падзеі	Людзі
1921 год — нарадзіўся Уладзімір Шчогалеў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нацызма-фашысцкіх захопнікаў. Герой Савецкага Саюза. Камандзір знішчальнай авіяэскадрылі, здзейсніў 346 баявых вылетаў, збіў 16 самалётаў праціўніка. Асабліва вызначыўся ў аперацыі «Баграціён». Загінуў у баі ў 1944 годзе. Пахаваны ў горадзе Скідзелі Гродзенскай вобласці ў брацкай магіле.	1934 год — адкрыты мінскі стадыён «Дынама». У гады Вялікай Айчыннай вайны разбураны, адноўлены ў 1954 годзе, рэканструаваны ў 1976—1980 гадах.	
1990 год — Вярхоўным Саветам СССР быў прыняты Закон СССР «Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі», у якім было адзначана, што «цэнзура масавай інфармацыі не дапускаецца». У пастанове Вярхоўнага Савета аб уводзе закона ў дзеянне змяшчалася даручэнне Савету Міністраў СССР «падрыхтаваць і ўнесці ў Вярхоўны Савет СССР праекты законаў, якія рэгулююць пытанні аховы дзяржаўных і іншых сакрэтаў, дзейнасці асобных сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку тэлебачання і радыё».	Было сказана Максім БАГДАНОВІЧ (1891—1917) — беларускі паэт, празаік, публіцыст, даследчык, літаратуразнавец, перакладчык: <i>«Кожны іштэліт павінен аднавоіць наступным дзям патрабаванням: па-першае, ён мусіць мець памкненне да ведаў, па-другое, ён мусіць імкнуцца несці свае веды на карысць народу».</i>	

УПАЛА Ў ПАДВАЛ, ЗЛАМАЛА НАГУ
У Светлагорску пахылая жанчына ўпала ў склеп. Даставаць яе адтуль давялося выратавальнікам.

Пенсіянерка 1932 года нараджэння аказалася ў падвале глыбінёй два метры, што знаходзіўся ў надворнай пабудове прыватнага домаўладання па вуліцы Лазо. Было падарэзненне, што ў пацярпелай злама на нагу. У прыватным аддзяленні Светлагорскага цэнтральнай раённай бальніцы, куды даставілі жанчыну пасля выратавання з падвала, ёй сапраўды паставілі папярэдні дыягназ «пералом шыікі сцягна».

Сяргей РАСОЛЬКА.

«ПРА ГЭТА ПАДАННІ, БЫЛІНЫ ГАВОРАЦЬ...»

Па гарызанталі: 1. Міфічны гаспадар вадаёма. «Толькі гул пайшоў з балота, \Бы збудзіўся ...». 3 пазмы Якуба Коласа «Сымон — музыка». 4. «Бо там вырабляе ... такое!\ Між хваляў вады там плоскача». 3 балады Адама Міцкевіча «Свіцязь». 8. ... — то дар багоў (прык.). 9. З'ява прыроды, звязаная з навалнямі; лічылася, што першы ... стымуляваў магію дуба, каменя, жалеза. 11. «І воль яна, жыцця крыніца, \Сама багіня — ... \Узышла на небе і міргнула». 3 пазмы Я. Коласа «Новая зямля». 12. Невялікі хатні грызун. 14. У старажытнасці металічныя даспехі. 15. Ніз судна, пасудзіны. 16. «Пачыні тут ... будаваць каўчэг!\ З таго дзерава ліванскага». 3 пазмы М. Багдановіча «Страцім — лебедзь». 19. «Легенду — кветку — іван — ды — ... \Калыша вецер». 3 верша М. Танка «Іван — ды — ...». 20. Статуя, якой пакланяліся, як бажаству. 25. Народная назва курганных могілніцаў; паданні звязваюць ... з закапанымі скарбамі, златам, якое нарабаваў волат. 27. «Кажуць людзі: у год раз ночкай з гусямі дзед!\ З кургана, як ... , бёлы выходзяць». 3 пазмы Я. Купалы «Курган». 28. «У іх русалкі заблуталі ... \Рвуць і блутаюць срэбныя ніці». 3 верша М. Багдановіча «Над возерам». 29. «Дзе і ... нату!\ Расціваць — гарыць!\ У кульсую ноч». 3 верша М. Танка «Казка пра музыку». 30. Міфічныя насельніцы Чорнага возера, што на Мядзельшчыне; спеў ... пад вадоў нагадвае жабінае крактанне.

Па вертыкалі: 2. «... зрабіў калісьці вулей!\ На леса-віка падобны». 3 верша М. Танка «Вартавы пчалніка». 3. Рака на Беларусі; паводле падання, так звалі хлопца, які разам з дзеўкай Лошай кінуліся да мора. 5. «Добра, леўні пачалі крычаць — спяваць, \І разбегліся па зарасніках ...». 3 верша М. Танка «Лесавік і Палівік». 6. Від тэатральнага мастацтва. 7. «На Купалле там птушка сардзіца, пяр, \У Піліпаўку ... нема вые». 3 пазмы Я. Коласа «Курган». 8. ... гара. Назва на Беларусі шматлікіх узгоркаў, аравяных паданнямі, на якіх былі храмы, спраўлялі Купалле. 10. «Чэры, ведзьмы, ваўкалакі!\ Сходзіцца гуляць!\ На стол з'яўца прысмакі, \... чуваць». 3 верша Я. Купалы «Забытая карчма». 13. «Над быстрым Дняпром, дзе ... \Стаяць Магілевы мур». 3 пазмы Я. Купалы «Магіла льва». 14. «3 шаблямі слонічкі ваяць!\ І меткія ... з Ліды». 3 ранняга верша А. Міцкевіча «Мешка, князь Навагрудка». 17. Невялікі лірычны верш. 18. «Пра гэта паданні, \Гавораць, \Пра гэта бурліва Нарач пяр». 3 верша М. Танка «Наш край Нарачанскі». 21. «Такая ... у людзях ходзіць!\ Стварыў бог свет і ўсё, што ў ім», 3 пазмы Я. Коласа «Рыбакова хата». 22. Па кропеліцы — мора, па травіныцы — ... (прык.). 23. Дзеянне, накіраванае на дасягненне пэўнай мэты. 24. Сельскагаспадарчая ручная прылада, якая выкарыстоўвалася ў варажбах пра замужжа і лёс. 26. Рукі — да работы, ... — да ахвоты, галава — да ўсяго (прык.).

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Павяртыце: 1. Вадзянік; 4. Нычальнік; 8. Смех; 9. Гром; 11. Вадзянік; 12. Трус; 14. Пятч; 15. Дно; 16. 17. Раман; 18. Выпільнік; 21. Банка; 22. Сто; 23. Акцыя; 24. Сярг; 26. Нот; 27. Сярг; 28. Косць; 29. Папараць; 30. Азырнік.

СЁННЯ

Месца
Апошняя квадра 11 чэрвеня. Месца ў сусур'і Авена.

Імяніны
Пр. Ермія.
К. Вольгі, Антона, Германа, Люцыяна.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 4.37	21.42	17.05
Віцебск	— 4.19	21.40	17.21
Магілёў	— 4.27	21.32	17.05
Гомель	— 4.34	21.19	16.45
Гродна	— 4.54	21.55	17.01
Брэст	— 5.05	21.46	16.41



ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 740мм рт.ст. +13...+17°C +18...+22°C	22 гадз.	01 гадз.
ГРОДНА 739мм рт.ст. +12...+15°C +16...+17°C	19 гадз.	04 гадз.
МІНСК 735мм рт.ст. +12...+16°C +17...+19°C	16 гадз.	07 гадз.
МАГІЛЕЎ 741мм рт.ст. +13...+17°C +18...+20°C	13 гадз.	10 гадз.
БРЭСТ 736мм рт.ст. +16...+17°C +18...+22°C		
ГОМЕЛЬ 743мм рт.ст. +15...+19°C +21...+23°C		

Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная буря

...у суседзях

ВАРШАВА +17...+20°C	КІЕЎ +23...+25°C	РЫГА +17...+20°C
ВІЛЬНЮС +16...+18°C	МАСКВА +20...+23°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +16...+20°C

УСМІХНЕМСЯ

Чым чысэй сядзіць дзіця ў суседнім пакоі, тым страшней туды заходзіць...

Прайс-ліст у бары. «Гэтыя раскэнкі ўстаноўлены для наведнікаў, якія хочучы, каб бармен адказаў на тэлефонны званкі ад іх жонак: 1000 р. — «Ён толькі што пайшоў», 5000 р. — «Ён сёння не прыходзіць», 10000 р. — «Я не бачыў яго некалькі дзён», 20000 р. — «А хто гэта?»».

Сёння варажыла, але рамонак не знайшла. У выніку: кактус у хлам, рукі ў крыві, але, мабыць, кахае...

Адэса, кірмаш.
— Мадам, купіце ката!
— А якой ён пароды?
— Сібірскай.
— Не можа быць, у яго ж шэрэц каротка!
— Мадам, я вам такі нічога не скажу за яго шэрэц, але жарэ ён выключна пельмені!

Прывітанне ад зяця

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У.ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА, А. КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, Т.ПАДАЛЯК (намеснік галоўнага рэдактара), С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СПАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЮШК, Л.ЦМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

<http://www.zviazda.by>; ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдукавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 30.015. Індэкс 63850. Зак. № 2635.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
11 чэрвеня 2012 года.